

Падпіска-2007
СА «ЗВЯЗДОЙ» — У ЧАЦВЁРТЫ КВАРТАЛ
 ІДЗЕ ПАПІСКА НА 4-Ы КВАРТАЛ 2007 ГОДА.
ПАДПІСНЫЯ ЦЭНЫ НА ГАЗЕТУ «ЗВЯЗДА»
 (у рублях, устаноўлены з 01.07.2007 г.)

Індэкс	на 1 месяц	на 3 месяцы
63850 (індывидуальны)	8200	24600
63145 (індывидуальны льготны, для пенсіянераў, ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны)	7850	23550
63858 (ведамасны)	13000	39000
63239 (ведамасны льготны для ўстаноў міністэрстваў культуры, адукацыі і аховы здароўя)	11850	35550

СПАДЗЯЁМСЯ НА ВАШУ ПАДТРЫМКУ,
паважання падпісчыкі і работнікі паштовай сувязі.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

РОДНАЯ ГАЗЕТА НА РОДНОЙ МОВЕ

14 ВЕРАСНЯ 2007 г.
 ПЯТНІЦА
 № 174 (26039)

Кошт 440 рублёў

ВІДАЕЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 Г.

Сродкі ў сельскагаспадарчым комплексе будуць выдзяляцца толькі пад акупныя праекты

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў строгага кантролю якасці кармоў, што нарыхтоўваюцца ў краіне.

«Нельга дапусціць нарыхтоўкі няякаснага кукурузнага сіласу і кармоў у цэлым, — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы ў час наведвання Іванаўскага раёна. — Якасць — найважнейшы фактар. У гэтым годзе страціць кукурузны сілас — гэта злачыства».

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што пасяўныя плошчы пад кукурузу ў Беларусі штучна пашырацца не будуць. «Мы спышацца ў гэтым пытанні не будзем. У гэтым годзе нарыхтуем 500 тыс. тон якаснага кукурузнага зерня. Арыенцір на будучы год — 1 млн тон».

У час рабочай паездкі па Брэсцкай вобласці Аляксандр Лукашэнка наведваў прыватнае ўнітарнае прадпрыемства «Маладава-Агра», на якім прымяняюцца найноўшыя энергазберагальныя тэхналогіі. У 2006 годзе па выніках работы прадпрыемства заняло першае месца сярод сельскагаспадарчых арганізацый рэспублікі, якія спецыялізуюцца на вытворчасці малака і не маюць буйных жывёлагадоўчых комплексаў.

Аляксандр Лукашэнка пазітыўна ацаніў вынікі работы «Маладава-Агра» ў жывёлагадоўлі і вытворчасці малака і падкрэсліў, што такія падыходы павінны больш актыўна прымяняцца іншымі сельскагаспадарчымі прадпрыемствамі рэспублікі.

У прыватнасці, Прэзідэнт лічыць важным вопыт гэтай гаспадаркі па выпуску буйной рагатай жывёлы ў поймах рэк, там, дзе

ўкос траў ідзе асабліва складана. «Гэту практыку трэба шырока прымяняць па ўсёй краіне», — лічыць кіраўнік дзяржавы.

Сродкі ў сельскагаспадарчым комплексе Беларусі будуць выдзяляцца толькі пад акупныя праекты.

«Проста так «укідаць» грошы ў вёску мы не будзем», — сказаў беларускі лідар.

«У Беларусі расце ВВП, дзяржава з кожным годам становіцца багацейшай. Таму сродкі для праектаў у АПК мы выдзяляць будзем. Але гэтыя праекты павінны акупляцца», — дадаў Аляксандр Лукашэнка. Пры гэтым Прэзідэнт падкрэсліў, што ўсе мерапрыемствы, прадугледжаныя дзяржаўнай праграмай адраджэння вёскі, павінны выконвацца. «Мы прывялі ўжо ў парадак і вывелі на еўрапейскі ўзровень тэа гаспадаркі, якія ў нас працавалі нармальна. А цяпер мы ўзяліся за слабія, і важна, каб цяпер кіраўнікі сельгаспрадпрыемстваў ні ў якім разе не «спрашаліся», — сказаў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка таксама запатрабаваў, каб кіраўнікі сельгаспрадпрыемстваў дасканалы выбудовалі структуру пасаваў. «Калі бачыць, што тая або іншая сельскагаспадарчая культура не расце, высаджвайце тое, што можа даць максімальную аддачу», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт асабліва падкрэсліў, што ў бліжэйшы час у Беларусі прыярытэтнай ўвага будзе ўдзяляцца аднаўленню мелірацыйных зямель.

Паводле павадамлення прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і БЕЛТА.



Твае правы

«БУЛЬБЯНЫЯ РАБОТЫ» 3 НЮАНСАМІ

Сацыялагічныя апытанні сведчаць, што кожны год ва ўборцы бульбы брэх ўдзел амаль дзве трэці жыхароў Беларусі. Прычым зусім не абавязкова на асабістых падворках. Так, не сакрэт, што па завядзёцкіх менавіта ў верасні «на бульбу» (або, як варыянт, на буракі, моркву, капусту ці іншыя сельскагаспадарчыя работы) накіроўваюцца дзесяткі тысяч школьнікаў, студэнтаў, работнікаў самых розных прадпрыемстваў, арганізацый і устаноў. Між тым з пункту гледжання працоўнага забяспачэння падобныя накіраваны маюць свае асаблівасці. І заканадаўства павінна паспабраваць з дапамогай галоўнага прававога інспектара працы Рэспубліканскага прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу Соф'і Васільеўны Грышудзіны.

ва ўзросце 14—16 гадоў тэрмін такога ўдзелу не можа перавышаць 6, а ва ўзросце 16—18 гадоў — 12 дзён з абавязковым выхадным. Дарчы, паводле нашага заканадаўства, прыцягваюць непаўналетніх да работ па выхадных, у дзяржаўныя святы, у начны час і звышурочна немягчыма.

— Працягласць працоўнага часу для непаўналетніх ва ўзросце 14—16 гадоў не можа перавышаць 24 гадзін у тыдзень або 4 гадзін у дзень, — працягвае Соф'я Грышудзіна. — А абмежаванні для моладзі да ўзросце 16—18 гадоў складаюць 36 і 6 гадзін адпаведна.

«Любая» работа — не варыянт

Як вядома, традыцыйнымі ўдзельнікамі ўборкі ўраджаю з'яўляюцца школьнікі і навучэнцы. Аднак нельга не заўважыць, што ў пераважнай большасці прадстаўніц гэтай катэгорыі — непаўналетнія. І ў адносінах да іх вызначаны асаблівыя патрабаванні.

— Паводле прынятых у нас нарматыўных актаў, школьнікі і навучэнцы могуць браць ўдзел у сельгаспрацоўках пасля дасягнення 14-гадовага ўзросту, пры гэтым для паўналетніх павінны быць улічаныя іх асаблівасці, — кажа Соф'я Грышудзіна. — Нялішне таксама нагадаць, што непаўналетнія павінны прайсці медыцыйскі агляд і ні ў якім разе не выконваць работы, звязаныя з выкарыстаннем ядымікатаў, а таксама ў месцах стаячых канцэнтраваных ці часовых складаў хімічных сродкаў абароны раслін і мінеральных угнаенняў.

Плюс да ўсяго, падчас работ маладых людзей вызначаны больш строгае правілы па ахове працы. Непаўналетнім у абавязковым парадку трэба наладзіць інструктаж па тэхніцы бяспекі, неабходна памятаць, што ўсе рухомыя часткі машын павінны агароджвацца ахоўнымі кажухамі, бункерамі, люкамі і завальняныя ямы — закрывацца, а любы інструмент мусяць быць спраўным і надзейна замацаваны. Асобам ва ўзросце да 18 гадоў забаронена працаваць на ўчастках паўдз, дзе вядуцца механізаваныя работы. Вызначана, што

Умовы ў звязцы... з дамовай

Асобная гаворка аб работніках тых ці іншых суб'ектаў гаспадарання, якія аказваюць «шэфскую дапамогу» сельгаспрадпрыемствам. Увогуле, парадок ўмовы накіраваны на працоўнага забяспачэння і тэхніцы беспякі, удзельнікі такіх атрадаў у абавязковым парадку падлягаюць дзяржаўнаму сацыяльнаму страхаванню ад няшчасных выпадкаў на вытворчасці і прафесійных захворванняў, — распавядае Соф'я Грышудзіна. — Далей. Навучальная ўстанова, якая робіць накіраванне на работу, мусяць кантраляваць умовы працы і побыту, лакалізацыя або спецадзенькі і спецаб'екты, сячыць за тым, каб месца дыслакацыі студэнтарада адпавядала санітарным нормам, каб былі наладжаны медыцынскія дапамога і забеспячэнне медыкаментамі. І, зразумела, падчас арганізацыі атрада нельга пакідаць па заўвагі тых ж вяды работ — у рэшце рэшт, у студэнтарадзе можа быць як паўналетняя, так і непаўналетняя моладзь.

Пры гэтым арганізацыя, дзе працуюць студэнты, павінна заключыць індывидуальны працоўны дагавор з кожным удзельнікам атра-

Беларусь плануе атрымліваць сінтэтычны газ з бурых вуглёў

Аб гэтым паведаміў журналістам прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей Сідорскі.

Прэм'ер наведваў АТ «Алюміній Казахстан», дзе знаёміўся з новымі тэхналогіямі на перапрацоўцы вугалю ў сінтэтычны газ. Усяго ў свеце такую тэхналогію выкарыстоўваюць 2—3 прадпрыемствы.

«Гэту тэхналогію мы таксама можам прымяняць у Беларусі», — сказаў Сяргей Сідорскі. Беларусь і Казахстан абмяркоўваюць магчымасць арганізацыі зборачнай вытворчасці беларускіх камбай-

наў у Казахстане. Паводле слоў Сяргея Сідорскага, Беларусь гатова збіраць у гэтай краіне розныя мадыфікацыі камбайнаў і залежнасці ад ураджайнасці збожжавых. Акрамя таго, у перспектыве Беларусь плануе пастаўляць у Казахстан увесь спектр сельгастэхнікі.

У Паўладары адкрылася зборачная вытворчасць трактароў МТЗ на ТАА «Аўтаспецнаш-Паўладар», дзе плануецца праз два гады збіраць штогод да 5 тыс. трактароў «Беларусь».

БЕЛТА.

«Гарачы» тэлефон «Звязды» 287-17-41 «Манцёры-связысты прыехалі праз паўгадзіны пасля звароту ў рэдакцыю...»

З вёскі Баравое Дзяржынскага раёна паступіла скарга ад Любові Уладзіміраўны Дзяснісавай: паўтара тыдні не працуе тэлефон. Связысты, паводле слоў заўважніцы, выконвалі свае работы побач з яе домам і, відавочна, пашкодзілі кабэль.

У аўтарка Любові Уладзіміраўна, не спадзеючыся на тэлефонныя размовы з мабільнага, накіравала сувязістам заказнае лісьмо са скаргай. Па стану на чывер адказаў ніякага не атрымала, таму мусіла патэлефанаваць з праблемай у рэдакцыю. Як мы даведаліся, у вёсцы зараз паўным ходам ідуць работы па ўладкаванню туп аграгарадка. Завершаны яны павінны быць да канца месяца, таму разам з сувязістамі капаюць зямлю ў прамым сэнсе гэтыя слухі чатыры арганізацыі. Тым не менш мы мусілі найперш звярнуцца ў Дзяржынскі раённы вузел электрасувязі, дзе паабяжалі аперацыйна разабрацца ў сітуацыі. Дарчы, ліст жанчыны тут атрымалі якраз у гэты дзень. Сапраўды, калі праз некалькі гадзін патэлефанаваў Любові Уладзіміраўна, мы пераканаліся, што яе тэлефон працуе. «Дзякней мы, сувязысты былі ў мяне ўжо праз паўгадзіны пасля наашай з вамі размовы, за гадзіну ўсё выправілі. А то я ў выхадныя буду капаць бульбу, дык па мабільным папярэджвае ўсё сваякоў, шчыра кажучы, дарэватага. Ды і муж працуе ў сельгаспрадпрыемстве, яму бач сувязі таксама нязручна было».

У раённым вузеле электрасувязі ўдакладнілі, што паручы кабеля адбыўся па віне падрадкаў будаўнічых арганізацый, а больш хуткама рамонтну лінію пераадрэдкавалі аб'ектуйна абстаўнівы, пра якія мы зазначалі вышэй — работы па добраўпарадкаванню аграгарадка.

Сяргей РАСОЛЬКА.

наў у Казахстан. Паводле слоў Сяргея Сідорскага, Беларусь гатова збіраць у гэтай краіне розныя мадыфікацыі камбайнаў і залежнасці ад ураджайнасці збожжавых. Акрамя таго, у перспектыве Беларусь плануе пастаўляць у Казахстан увесь спектр сельгастэхнікі.

У Паўладары адкрылася зборачная вытворчасць трактароў МТЗ на ТАА «Аўтаспецнаш-Паўладар», дзе плануецца праз два гады збіраць штогод да 5 тыс. трактароў «Беларусь».

БЕЛТА.

СКАРБЫ ЗІМЛІ КРУПСКАЙ ПРАДСТАЎЛЯЕМ КРУПСКІ ЛЯСГАС

Палову тэрыторыі Крупскага раёна займаюць лясы. Гэта адзін з самых лясістых раёнаў краіны. Лясы на Крупшчыне добра дагледжаныя, на абочынах трас, якія пралягаюць праз крупскія лясы, — прыгожа аформленыя аншлагі, прывабныя алтанкі. У крупскіх лясах ёсць добрыя гаспадары — Крупскі лясгас. Пра гэта, у прыватнасці, няблага сведчыць тое, што Крупскі лясгас неаднойчы называўся адным з лепшых сярод лясгасаў рэспублікі і Мінскага вытворчага лясгаспадарчага аб'яднання.

З якімі канкрэтнымі вынікамі сустракаюцца яго работнікі сваё правапрасіе свята, у чым асаблівасці гаспадарання тут? Пра гэта расказваюць дырэктар Крупскага лясгаса Мікалай Усеня і іншыя спецыялісты. Дарчы, Мікалай Усеня ўзначаліў лясгас не так даўно, у гэтым годзе. Аднак, як ён сам кажа, усё, што адбылася ў лясгас-

се на працягу апошніх 16 гадоў, адбылася лес на яго вачах. Ужо зразумела, цяперашні дырэктар працаваў тут і да гэтага, на іншых пасадах.

Гаворачы пра вынікі, напачатку вылучым галоўную думку дырэктара, якая прагучала ў яго падчас нашай размовы. Яна наступная: лес не толькі храм прыроды, як яго часам называюць, гэта таксама наш каштоўны тавар, які ўключаны ў наrodнагаспадарчы абарот. Але калі мы пакідаем лес, у якога Узліччэ гэты самы тавар, мы не павінны пакідаць пасля сябе голае поле. Гэта значыць, павінны гаспадарыць у ім вельмі разумна і, як асабліва падкрэсліваў Мікалай Усеня, — вельмі акуртна і ашчадна. І менавіта такая ўстаноўка стала ў лясгасе няхіўным правілам для кож-

нага. Тым больш што многія крупскія лясы маюць асобны статус: яны выконваюць немалыя водаахоўныя, экалагічныя і рэкрэацыйныя функцыі.

Аднак якія вынікі? У лясгасе на вылучым галоўную думку дырэктара, якая прагучала ў яго падчас нашай размовы. Яна наступная: лес не толькі храм прыроды, як яго часам называюць, гэта таксама наш каштоўны тавар, які ўключаны ў наrodнагаспадарчы абарот. Але калі мы пакідаем лес, у якога Узліччэ гэты самы тавар, мы не павінны пакідаць пасля сябе голае поле. Гэта значыць, павінны гаспадарыць у ім вельмі разумна і, як асабліва падкрэсліваў Мікалай Усеня, — вельмі акуртна і ашчадна. І менавіта такая ўстаноўка стала ў лясгасе няхіўным правілам для кож-

(Чытайце 6-ю стар.)

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

БУДУЧЫ РАСІЙСКІ ПРЭМ'ЕР ГАТОВЫ СТАЦЬ ПРЭЗІДЭНТАМ?

Будучы прэм'ер-міністр РФ Віктар Зубкоў не выключыў, што можа стаць прэзідэнтам Расіі.

Напярэдні назначэння Зубкова на пасаду кіраўніка ўрада прэзідэнт Уладзімір Пуцін удалося заблытаць назірліваму і пакінуць пытанне аб пераемніку без адказу. Большасць назірліваму палічылі гэта наменклатурным прызначэннем. Аднак Зубкоў на брыфінгу для журналістаў заявіў, што можа стаць прэзідэнтам, «калі нешта зрабы ў на пасадзе прэм'ера». Яго козыр — барышба з карупцыяй. Акрамя таго, Зубкоў паабяцаў «кадрава і структурныя змены ва ўрадзе». Паводле яго слоў, «адміністрацыйная рэформа праведзена не вельмі удала».

СААКАШВІЛІ ПАВЯЛІЧВАЕ АРМІЮ ГРУЗІІ ДА 32 ТЫСЯЧ ЧАЛВАКЕ

Парламенцкі камітэт па абароне і нацыянальнай беспяцы ў чывер падтрымаў ініцыятыву прэзідэнта Грузіі аб павелічэнні колькасці асабістага складу ўзброеных сіл на 4 тыс. вайскоўцаў — з 28 да 32 тыс. салдат і афіцэраў.

Як было заўважана, неабходнасць павелічэння арміі звязана са «шматлікімі рызыкамі і выклікамі, перады якімі зараз стаіць Грузія». Яшчэ адзін аргумент на карысць павелічэння асабога складу ўзброеных сіл — ўдзел двух тысяч грузінскіх вайскоўцаў у міратворчых аперацыях у Іраку і Косавае.

Паводле заявы грузінскіх ваенных экспертаў, Грузія

мае самую малаколькасную армію ў рэгіёне Паўднёвага Каўказа. Так, узброеныя сілы Арменіі налічваюць 50 тысяч вайскоўцаў, Азербайджана — 70 тыс. салдат і афіцэраў.

ЕС СПАТРЭБІЦА 20 МІЛЬЯНАЎ ІНШАЗЕМЦАЎ

Еўрапейскі саюз плануе ўвесці так званую Blue Card, аналаг амерыканскай Green Card, для таго, каб прыцягнуць у Еўропу як мага больш кваліфікаваных спецыялістаў, перш за ўсё з Азіі і Афрыкі, піша Der Spiegel.

З такой ініцыятывай выступіў еўракамісар па пытаннях юстыцыі Франка Фраціні. ЕС адчувае жорсткую эканамічную канкурэнцыю з боку ЗША, Канады, Аўстраліі і азіяцкіх дзяржаў, што Імкліва развіваюцца. Між тым у Еўропе, асабліва ў такіх краінах, як Італія, Германія і Венгрыя, па прычыне старэння насельніцтва адзначаецца розка наявна рабочай сілы. Пры гэтым у ЕС ідзе прыток у першую чаргу некаваліфікаваных рабочых (85 працэнтаў), і толькі 5 працэнтаў складаюць кваліфікаваныя спецыялісты. У ЗША, наадварот, прыязджаюць 55 працэнтаў кваліфікаваных работнікаў і толькі 5 — рознаробчы. Blue Card павінна выправіць гэта становішча. Спецыялісты будуць запрашацца на два года. За тым гэты тэрмін можа быць падоўжаны. А пасля яшчэ і год у ЕС яны змогуць атрымаць права на пастаяннае пражыванне. Як лічыць Фраціні, у бліжэйшыя 20 гадоў ЕС спатрэбіцца 20 млн іншаземцаў.

З ЛІСНАЙ БУХТЫ ВЫГАНЯЦЬ НУДЫСТАЎ

Улады крымскага пасёлка Шчабятуйка, размешчанага пад Феадосіяй, выдзелілі 100 гектараў узбярэжжа для будоўлі там пансіяната на пяць тысяч месцаў і аквапарк. Супраць гэтага рашэння выступілі экалагі. Акрамя таго, як вядома, Лісная бухта з'яўляецца самым вядомым у Снд нудысцкім курортам на Заходнім беразе Крыма.

ISSN 1990 - 763X

0 7 1 7 4 >

9 771990 763008

КУРСЫ ВАЛОТ

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 14.09.2007 г. (для бн разлікаў)

1 долар ЗША	2 149,00
1 еўра	2 989,04
1 латывійскі лат	4 266,85
1 літоўскі літ	865,71
1 чэшская крона	108,68
1 польскі злоты	791,69
1 расійскі рубель	84,71
1 украінская грыўня	429,13

Курс у аўтоб'юсных кампаніях (на 13.09.2007 г.)

USD	2135 / 2210
-----	-------------

Агенцтва Уладзіміра Грышудзіна

Пабліжэйшы часопіс «Звязда» ў Рэспубліцы Беларусь на 2007 год выданы ў лістападзе. Тэлефон рэдакцыі: 206-98-01

РОЗГАЛАС

НА ВЫХАДНЫЯ — ДАЖДЖЫ І ПАХАЛАДАННЕ

У гэтыя выхадныя да нас завітае актыўны атмасферны цыклон, які істотна пагоршыць умовы надвор'я на тэрыторыі Беларусі, — паведаміла рэдакцыя галоўны сіннопты Рэспубліканскага гідрометцэнтра Волга Фядотава.

Чакаецца, што ўначы на суботу па захаду краіны, а ўдзень на большы частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць моцныя дажджы. Удзень у асобных раёнах магчымы навалыніцы, месцамі з моцным парывістым ветрам. Тэмпература паветра ўначы на 15 верасня 2—8 цяпла, па ўсходу краіны месцамі замарозкі да 0—мінус 2 градусаў. Удзень чакаецца 12—18 цяпла, у Гомельскай вобласці да 21 градуса. У нядзелю захаваецца ветранасць, часам з дажджам надвор'е, калі хуткасць ветру будзе дасягаць 15—20 м/с. Тэмпература ўначы 4—9, удзень 8—14 градусаў.

Паводле папярэдніх прагнозаў, у пачатку наступнага тыдня надвор'е часова палепшыцца, дажджы спыняцца, а тэмпература паветра ўдзень у аўторак павялічыцца да 18—23 градусаў. Аднак ужо ў сярэдзіне тыдня да нас завітае атмасферны фронт з боку Заходняй Еўропы, які прынесе восенскія дажджы, і стане халодней. Тэмпература паветра ўдзень не ўзнімецца вышэй за 12—18 градусаў.

Сяргей КУРКАЧ.

У СІСЛАЦКІМ РАЁНЕ ЎРОН АД НАБЕГАЎ ДЗІКІХ ЖЫВЁЛ НА СЕЛЬСАГУДОДЗІ СКЛАЎ БОЛЬШ ЗА BR 350 МЛН

Аб гэтым паведаміў першы намеснік старшын Сіслацкага райвыканкама Валерый Хелскі.

Паводле яго слоў, ад набегаву кабаноў і зуброў асабліва пацярпелі СВК «Нязбодзны», СВК «Грынькі», УСП «Саўгас Порадзкі», УСП «Саўгас Вярдомчы», КАСП «Новы двор». Пасевы вытпатыны амаль на 1 тыс. га.

Спацатку кабаны аблюбоўвалі палі, занятыя збожжавымі культурамі: вытпатылі пасевы на плошчы амаль 400 га, а пасля ўборкі збожжа перайшлі на кукурузу. Цяпер дзікія жывёлы «гаспадарыць» на 500 га сельсагудоўдзі, што складае 25 працэнтаў занятых гэтай культурой плошчаў, расказаў Валерый Хелскі.

Акрамя таго, пацярпелі ад набегаву прыкладна на 10 працэнтаў пасяўных плошчаў цукровабурчак і бульбяных палёў — 60 га і 15 га адпаведна. З падобнай праблемай аграрны сектар Сіслацкага сельсавета пастаянна, паколькі каля трэці тэрыторыі раёна адносіцца да Нацыянальнага парку «Белавежская пушча», дзе дзейнічае забарона на адстрэл жывёл. Аднак сёлета памер панесенага ўрону значна павялічыўся, адзначыў суразмоўца. Цяпер зана паасадзейна большай жывячальнасці прылоду, а, значыць, і павелічэнню папуляцыі жывёл.

Ірына ТРУБАЧ, БЕЛТА.

У МІНСКУ ЗАТРЫМАНЫ ГАНДЛЯРЫ ЗБОРЯЙ І БОЕПРЫПАСАМІ

Як паведамілі «Звяздзе» ў прэс-групе ўпраўлення вайсковай контрразведкі КДБ краіны, адзін з жыхароў сталіцы настаяў шукаў ахвотнікаў набыць зброю і боепрыпасы.

Атрымаўшы такую інфармацыю, чыкісты вырашылі «аказаць садзейнічанне» гандляру небяспечнымі таварам і выступілі ў ролі пакупніцка. Пасля непрацяглай дзелавых перамоў аперацыйнікі набылі за 400 долараў пісталет «Вальтэр», абрэд вінтоўкі «Мосіна» ўзору 1908 года і патрон калібра 7,65 мм. Узрадаваўся ўжо, што здзелака прыйшла папяхова, гандляр прапанаваў набыць у яго яшчэ пісталет «ТТ» і нямецкі аўтамат «МП-40» з камплектам боепрыпасаў. Аднак пазней, відавочна, нешта заподозрыўшы, прадавец адмовіўся ад свайго абячання. Праўда, збегчы гандляры збройні напаспе. Больш за тое, аперацыйнікі затрымалі і агоната хавурынкі, у якога па месцы жыхарства былі знойдзены баявыя патроны. Супраць абодвух падполных збітчыкаў зброі і боепрыпасаў узбуджана крмынальная справа.

Мікола ДЗЯБЕЛА.

КАМПАНІЯ ІКЕА ГАТОВА ІНВЕСТАВАЦЬ У ЛЯСНУЮ ГАСПАДАРКУ БЕЛАРУСІ АМАЛЬ \$25 МЛН

Аб гэтым на прэс-канферэнцыі паведаміў намеснік міністра лясной гаспадаркі Мікалай Юшэвіч.

ІКЕА прапануе будаваць у Гродзенскай вобласці прадпрыемства па вытворчасці мэблі. На першым этапе яны маюць намер весці лесанарыхтоўку, на другім — арганізаваць лесасіпную вытворчасць, на трэцім — вытворчасць піламатэрыялаў і мэблі.

БЕЛТА.

БУЛЬБА ЦІ ЖЫЦЦЭ?..

Заспеўшы на сваім агародзе чужака, 44-гадовага гаспадар, які мяркуюцца, пабіў чалавека, а потым...

Потым у рацэ Бобр у Крупках было знойдзена цела 66-гадовага пенсіянера, смерць якога, як высветлілася, выклікалі пераломы рэбраў і пашкоджанне ўнутраных органаў. Паводле даных аддзела інфармацыі і грамадскіх сувязяў УУС Мінбальвыканкама, у ходзе правядзення аперацыйна-пошукавых мерапрыемстваў паіспрэчна ўстаноўлена, што да гібель пенсіянера можа дачыненне жыхар Крупак. Апошні падазраецца ў тым, што ўбачыўшы чалавека, які крадзе з яго агароду бульбу, пачаў збіваць няпрошанага госяца, а калі той памёр, вывез чалака няшчаснага на аўтамабілі да ракі і скінуў у ваду.

Ігар ГРЫШЫН.

КУП «МІНСКІЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже: административного здания общей пл. 690,1 кв.м. гараж общей пл. 84,2 кв.м., расположенных по адресу: г. Молодечно, ул. Маркова, д. 16. Площадь земель. участка 0,2511 га. Начальная цена — 281 160 000 бел. рублей. Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 10.08.2007 г. Аукцион состоится 26.09.2007 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 321. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 25.09.2007 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 326.

Контактный телефон (8017) 2246134
Сайт в Интернете: www.rtb.by.

белагпропромбанк
 традиции будущего

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «БРЭНД ГОДА 2006»

220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.

Открытое акционерное общество «Белагпропромбанк» сообщает, что 21 сентября 2007 года проводится ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ в заочной форме.

Повестка дня:

- Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи ЧУП «Озеричий-Агро».
- Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи ГУО «Специальные ясли-сад № 304 г. Минска для детей с тяжелыми нарушениями речи».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, 12 сентября 2007 года.

Для получения бюллетеней для заочного голосования просим обращаться в ОАО «Белагпропромбанк», его филиалы и отделения по месту нахождения акционеров.

Бюллетени для заочного голосования заполняются и представляются не позднее 19 сентября т.г.

С решениями, принятыми Общим собранием акционеров банка, можно будет ознакомиться в учреждениях ОАО «Белагпропромбанк» после 30 сентября 2007 года.

Телефоны для справок: 8 (017) 250 60 01, 228 53 03.

Контакт-центр банка: тел. 136
(звонок бесплатный на территории РБ).

www.belapb.by

Калектыву дзяржаўнай установы «Нацыянальная бібліятэка Беларусі»
Паважаныя сябры! Ад усёй душы віншую вас з 85-гадоваым юбілеем Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.
Створаная на пачатку XX стагоддзя, яна з першых дзён існавання ўзяла на сябе функцыі галоўнага кнігасховішча, бібліяграфічнага, культурнага і сацыялітэчнага цэнтру рэспублікі. Прайдзены калектывам бібліятэкі шлях — гэта ўзор самаадавання і шчырага служэння ідэалам добра, гуманізму і асветы.
Нацыянальная бібліятэка з'яўляецца невычэрпнай крыніцай інфармацыі, якая пастанова папаяўняецца, уваасабленнем стваральнай сілы і інтэлекту нашага народа, а яе новы будынак — сапраўдным упрыгажэннем і сімвалам сталіцы, візітнай карткай краіны.
Жадаю супрацоўнікам бібліятэкі і яе чытачам моцнага здароўя, энергіі і далейшых працоўных дзядзінняў. Няхай заўсёды вам спадарожнічае поспех у выкананні важнай грамадскай місіі на карысць Беларусі.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр ЛІКАШЭНКА

Камітэт дзяржкантролю паведамляе

Камітэтам дзяржкантролю Гродзенскай вобласці сумесна з іншымі кантрольнымі праваахоўнымі органамі праведзена праверка выканання заканадаўства пры прадастаўленні мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі Гродзенскай вобласці зямельных участкаў і выкарыстанні іх індыўідуальнымі забудовшчыкамі (калектывамі індыўідуальных забудовшчыкаў). Праверкамі ахоплены ўсе 17 раённа-вобласці і г. Гродна.

Выяўлены шматлікія парушэнні зямельнага, прыродаахоўнага і іншага заканадаўства, а таксама факты адсутнасці належнага кантролю з боку выканаўчых органаў за працэсам прадастаўлення зямельных участкаў індыўідуальным забудовшчыкам.
У Ваўкавысім райвыканкам з 1993 года ў чарзе на выдзяленне зямельных участкаў для будаўніцтва індыўідуальных жылых дамоў знаходзіцца 171 чалавек. Разам з тым чарговасць выдзялення зямельных участкаў у выкананне не выконваецца. З 15 чалавек, якія атрымалі зямельныя ўчасткі ў 2006—2007 гадах, толькі адзін грамадзянін знаходзіўся ў чарзе з 1 ліпеня 1999 г., а шэсць грамадзян з журналаў рэгістрацыі ў чарзе не значыліся. Астатнія грамадзяне былі ў чарзе толькі ад аднаго месяца да паўгода. Акрамя таго, большасць грамадзян, якім прадастаўлены зямельныя ўчасткі для будаўніцтва індыўідуальных жылых дамоў, не з'яўляліся маючымі патрэбу ў паліпашні жыльбых умоў.

Пры наўнясці чаргі на атрыманне зямельных участкаў у Ваўкавысім раёне Субоцкім сельвыканкам прадастаўляліся зямельныя ўчасткі для будаўніцтва і абслугоўвання жыллага дома жыхарам іншых раёнаў. Так, раённем сельвыканкама ад 24.05.2006 былі прадастаўлены зямельныя ўчасткі Рыжана А.Л., жыхару г. Свіслач, без прадастаўлення ім дакументаў ад тым, што ён мае патрэбу ў паліпашні жылбых умоў, Кананчуку Ю.К., непрацоўчому, таксама жыхару г. Свіслачы, Дзерабіну Ю.І., жыхару в. Кваторы Берастаўскага раёна.

Выяўлены шраг фактаў выкарыстання выдзеленых зямельных участкаў не па мэтавам назначэнню. Так, раённем Ладзінскага сельвыканкама Ёўеўскага раёна 28.06.2001 зацверджаны дагавор арэнды зямельнага ўчастка ў в. Вішняны плошчай 2,646 га, які прадастаўлены грамадзянін Жыдзель О.К. для вядзення асабістай падсобнай гаспадаркі.
Аднак пры абследаванні на тэрыторыі ўчастка знаходзіліся 2 велікагрузныя аўтамашыны (DAF і MAZ), пабудаваны 2 гаражы і 2 прыбудовы, аўтазаправачная, лазня і сажалка. Дазвол на будаўніцтва адсутнічае.

Аналігчыным чынам пры абследаванні зямельных участкаў у в. Вішняны Ёўеўскага раёна плошчай 0,25 га і ў абслугоўвання жыллага дома і плошчай 0,64 га, які прадастаўлены ў аранду грамадзянін Вараншчына М.Н., выяўлены 5 велікагрузныя аўтамашыны і пабудаваны гараж памерам 38х15,5 м, наваес 3х6 м, што знаходзіліся на гэтай тэрыторыі, і ахвіцуюльцеца будаўніцтва гаража памерам 20х7,5 м.
Па дадзеным фактах накіравана прадлісанне ў Ёўеўсі райвыканкам аб прыняцці меры па выкарыстанню зямельных участкаў у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам або іх канфіскацыі, а таксама зносу незаконна ўзведзеных пабудов.
Праверкай мэтавага выкарыстання зямельнага ўчастка па вул. Дальняя, 8 у г. Гродне, які прадастаўлены для абслугоўвання жыллага дома грамадзянін К. (якая памерла 26 верасня 2002 г.), устаноўлена, што частка ўчастка фактычна выкарыстоўваецца для аказання паслуг па дыягностцы аўтамабільнаў індыўідуальным прадпрымаўнікам Скардмухам С.Г., які пражывае па гэтым адрасе. Па факту нямагавата выкарыстання зямельнага ўчастка землеўпарадкавальнай і геадэзічнай службай г. Гродна ў адносінах да Скардмухама С.Г. складзены пратакол аб адміністрацыйным прапарушэнні.

Такім чынам, бексантрольнасць асобных службавых асобаў райвыканкамаў і землеўпарадкавальнай і геадэзічнай службай раёнаў дазваляюць суб'ектам прадпрымаўніцкай дзейнасці ўхіляцца ад плаці падацкаў шляхам выкарыстання для размешчэння сваёй вытворчасці зямельных участкаў, выдзеленых для будаўніцтва і абслугоўвання жыллага дома. Матэрыялы праверкі накіраваны ва УДФР Камітэта дзяржкантролю па Гродзенскай вобласці.

Падчас праверкі выяўлены выпадкі самавольнага займання зямельных участкаў.
Так, грамадзянка Іванова А.А., якая пражывае ў г. Мінску, набыла ў в. Едзі Астравецкага раёна жылы дом з гаспадарчымі пабудовамі на зямельным участку агульнай плошчай 0,25 га, што размешчана ў водаахоўнай зоне возера Едзі і ўваходзіць у межы заказніка «Сарачанскія азёры». Далей грамадзянка зроблены самавольны захоп зямлі ў прыбярэжнай паласе, ахвіцуюльцеца расчыстка прыбярэжнай паласы ад расліннасці, пабудавана ад дома да берага добраўпарадкаваная пешаходная дарожка з бетоннай пліткай з устаноўленай электрычнай ліхтары і пабудаваны добраўпарадкаваны мошцік-плытцоўка ў возера Едзі.
Праверкай выкарыстання зямельных участкаў у садовых таварыствах «Сасновы бор» і «Будаўніч-80», размешчаных у прыбярэжнай паласе рэчкі Лясніца, якая працякае па тэрыторыі Гожскага сельсавета Гродзенскага раёна, устаноўлена, што больш як 10 членаў указаных таварыстваў самавольна, без атрымання адпаведных дазваленняў і ў парушэнне прыродаахоўнага заканадаўства, прадоўжылі межы сваіх участкаў да рэчышча рэчкі Лясніца і ўзялі агароджы, гаражы, лазні, туалеты, іншыя дапаможныя пабудовы. З-за незаконных дзеянняў па самавольнаму захопу прыбярэжных зямель быў поўнацэнна перакрыты доступ да вадаёма.
Па выніках праверкі дадзены даручэнні Гродзенскай раённай інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, землеўпарадкавальнай і геадэзічнай служб Гродзенскага раёна і Гожскаму сельвыканкаму па наведванні парадку ў выкарыстанні зямельных участкаў членамі садовых таварыстваў і прыцягненні внаваўчых асобаў да адміністрацыйнай адказнасці.
Маюцца парушэнні ў выкарыстанні зямельных участкаў, размешчаных ў водаахоўных зонах і прыбярэжных палосах.

Так, грамадзянін Літвы Хадалёнак О.В., якая мае пасведчанне на права жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь з 15.10.2002 па 11.09.2007, пражывае ў Анопам В.Ф., які пражывае ў г. Сморгоні, і Яфімавічым С.Г. (г. Мінск) пасля набыцця жылых дамоў з гаспадарчымі пабудовамі ў в. Гарані Сморгонскага раёна на зямельных участках, што знаходзіцца ў водаахоўнай зоне возера Свір, узведзены новыя гаспадарчыя пабудовы, не ўзгодненыя з аддзелам архітэктуры і будаўніцтва Сморгонскага райвыканкама і з раённай інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя раёна.
Па вышэйзгаданых фактах аддзелам архітэктуры і будаўніцтва Сморгонскага райвыканкама складзены пратаколы аб адміністрацыйным парушэнні.
Парушэнні ў выкарыстанні зямельных участкаў, размешчаных у водаахоўных зонах і прыбярэжных палосах, выяўлены ў большасці раённа-вобласці і г. Гродна.
Устаноўлена, што праектам дэталёвай плагіроўкі квартала жылгой забудовы «Вільянава» в. Азёры Гродзенскага раёна пад індыўідуальнае жылбве будаўніцтва прадоўжаны 91 участка з плошчай па 0,15 га кожны. Па стану на 01.08.2007 засаевана толькі тры ўчасткі, прадастаўлены грамадзянінам Сайцову Ю.М., Гардон О.В. і Папалаўскаму Е.А. У далейшым разнаўчымі Азёрскага сельвыканкама гэтым участкам перададзены вышэйзгаданы грамадзяніны ў прыватную ўласнасць. Разам з тым выканкамам (замест 0,15 га па Генеральнаму плану забудовы) выдзелены ўчасткі: Сайцову Ю.М. — плошчай 0,2503 га, Гардон О.В. — 0,2199 га і Папалаўскаму Е.А. — 0,2274 га (па дагавору куплі-продажу ад 26.04.2000 № 2-414 ўласнік участка Коваль Д.А.).
Акрамя таго, у парушэнне заканадаўства вышэйзгаданымі грамадзянінамі дадзена ахвіцуюльцеца самавольнае займанне зямельных участкаў, у тым ліку Гардон А.В. — 0,0709 га, Сайцовым Ю.М. — 0,0497 га і Ковалёв Д.А. — 0,0928 га і зроблена ўладкаванне сажалка-копанак без узгоднення з тэрытарыяльнымі органамі Міністэрства, а таксама узведзены на гэтых участках урочышчы мярарпрыемстваў, альтанкі і гаспадарчыя пабудовы.
Падчас праверкі ўстаноўлены факты неэфэктывага выкарыстання выдзеленых зямельных участкаў. Так зямельныя ўчасткі плошчай 18,8 га, выдзелены Баранавіччаму аддзяленню Беларускай чыгуны для будаўніцтва пасёлка і ачышчальных збудаванняў у в. Брузгі Гродзенскага раёна, да гэтага часу не выкарыстаны па прызначэнні. Будаўніцтва жыллага пасёлка спынена, меры па канфіскацыі зямельнага ўчастка мясцовымі органамі не прыняты.

Праведзеныя праверкі паказалі, што з боку выканаўчых камітэтаў, землеўпарадкавальнай і геадэзічнай служб вобласці і яе структурных падраздзяленняў у раёнах, раённых інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя прымаюцца недастатковыя меры па кантролю за выкарыстаннем выдзеленых зямельных участкаў. Вышэйзгаданыя службы не прымаюць свае пашунаючыя для прымушэння ўласнікаў зямельных участкаў да выкарыстання іх у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам або па спецыяльна права карыстання гэтымі ўчасткам.

Просьба-журналістам Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь.

Падрабязнасці Дзяржаўная падтрымка шматдзетным сем'ям пры будаўніцтве жылля істотна павялічваецца

Пракаментаваць асобныя моманты Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 7 верасня 2007 года № 414 «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у некаторыя ўказы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па пытаннях жылбвега будаўніцтва» рэдакцыя згадзілася намеснік начальніка аддзела жылбвей палітыкі і інвестыцыйных жылбвей праграм упраўлення жылбвега будаўніцтва Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Беларусі Вяляціна Міцюрчы.

— Якія галоўныя аспекты для шматдзетных сем'яў па лініі будаўніцтва жылля разглядаюцца ва Указе № 414 кіраўніка дзяржавы?
— Па-першае, шматдзетныя сем'і прыраўнавалі да маладых сем'яў па некаторых паняццях, якія датычацца льготнага крэдытавання. Так, сёння маладыя сем'і ставяцца на ўлік маючых патрэбу ў паліпашні жылбвех умоў незалежна ад плошчы жылля, якую яны займаюць сумесна з бацькамі; больш за тое, пры вызначэнні памеру льготнага крэдыту плошча жылля бацькоў не ўлічваецца. Да апошняга часу шматдзетныя сем'і ў падобных выпадках такой льготы не мелі.
— Зараз сітуацыя была выпраўлена?
— Так, згодна з Указам № 414, «нарміруемыя памеры агульнай плошчы жыллага памяшкання, што прымаюцца ў разлік для вызначэння велічыні льготнага крэдыту, устанавляюцца з улікам агульнай плошчы жыллага памяшкання, якое знаходзіцца ва ўласнасці грамадзяніна і членаў яго сям'і» ў населеным пункце па месцы іх пражывання (за выключэннем маладых шматдзетных сем'яў, якія пражываюць сумесна з бацькамі ў жыллым памяшканні, што знаходзіцца ва ўласнасці бацькоў), а таксама жыллага памяшкання, што знаходзіцца ва ўласнасці і адчуваннага крэдытаатрымальніка або членам яго сям'і на працягу 3 гадоў да заключэння крэдытнага дагавора». Акрамя гэтага, сёння Указ № 414 ўдакладняе, што ў выпадку адчужэння крэдытаатрымальніка жыллага памяшкання, што знаходзілася ў яго ўласнасці, на працягу 3 гадоў да заключэння крэдытнага дагавора і набыцця ва ўласнасць іншага жыллага памяшкання з названых жылых памяшканняў для вызначэння велічыні льготнага крэдыту ўлічваецца толькі адно жыллое памяшканне з большай плошчай.

— Адным са слухных новаўвядзенняў па гэтым указу з'яўляецца павелічэнне дзяржаўнай фінансавай дапамогі шматдзетным сем'ям на будаўніцтва і набыццё жылля. Па якому алгарытму ажыццяўляецца сёння прадастаўленне такой дапамогі?
— Зараз шматдзетным сем'ям фінансавая дапамога дзяржавы ў пагазненні запавычанасці па льготных крэдытах прадастаўляецца ўжо ў большых памерах. Калі сям'я мае траіх непаўналетніх дзяцей, то дзяржаўная дапамога аказваецца ў памеры 50 працэнтаў ад сумы запавычанасці па выддзеным крэдытах (раней было 30 працэнтаў); пры наяўнасці чатырх непаўналетніх дзяцей — 70 працэнтаў ад сумы запавычанасці (было 50 працэнтаў); пры наяўнасці пяці і больш непаўналетніх дзяцей — 100 працэнтаў ад сумы запавычанасці па выддзеным крэдытах. Шматдзетным сем'ям дадзеныя фінансавая дапамога дзяржавы прадастаўляецца пасля ўводу жылых дамоў у эксплуатацыю (набыццё жыллага памяшкання), зыходзячы з сумы запавычанасці па льготных крэдытах на дату прадастаўлення фінансавай дапамогі дзяржавы ў выглядзе крэдытаў і аб'ёму выдаткаў на будаўніцтва і набыццё жылля. Па якому алгарытму ажыццяўляецца сёння прадастаўленне такой дапамогі?

— Зараз сітуацыя была выпраўлена?
— Так, згодна з Указам № 414, «нарміруемыя памеры агульнай плошчы жыллага памяшкання, што прымаюцца ў разлік для вызначэння велічыні льготнага крэдыту, устанавляюцца з улікам агульнай плошчы жыллага памяшкання, якое знаходзіцца ва ўласнасці грамадзяніна і членаў яго сям'і» ў населеным пункце па месцы іх пражывання (за выключэннем маладых шматдзетных сем'яў, якія пражываюць сумесна з бацькамі ў жыллым памяшканні, што знаходзіцца ва ўласнасці бацькоў), а таксама жыллага памяшкання, што знаходзіцца ва ўласнасці і адчуваннага крэдытаатрымальніка або членам яго сям'і на працягу 3 гадоў да заключэння крэдытнага дагавора». Акрамя гэтага, сёння Указ № 414 ўдакладняе, што ў выпадку адчужэння крэдытаатрымальніка жыллага памяшкання, што знаходзілася ў яго ўласнасці, на працягу 3 гадоў да заключэння крэдытнага дагавора і набыцця ва ўласнасць іншага жыллага памяшкання з названых жылых памяшканняў для вызначэння велічыні льготнага крэдыту ўлічваецца толькі адно жыллое памяшканне з большай плошчай.

— Зараз сітуацыя была выпраўлена?
— Так, згодна з Указам № 414, «нарміруемыя памеры агульнай плошчы жыллага памяшкання, што прымаюцца ў разлік для вызначэння велічыні льготнага крэдыту, устанавляюцца з улікам агульнай плошчы жыллага памяшкання, якое знаходзіцца ва ўласнасці грамадзяніна і членаў яго сям'і» ў населеным пункце па месцы іх пражывання (за выключэннем маладых шматдзетных сем'яў, якія пражываюць сумесна з бацькамі ў жыллым памяшканні, што знаходзіцца ва ўласнасці бацькоў), а таксама жыллага памяшкання, што знаходзіцца ва ўласнасці і адчуваннага крэдытаатрымальніка або членам яго сям'і на працягу 3 гадоў да заключэння крэдытнага дагавора». Акрамя гэтага, сёння Указ № 414 ўдакладняе, што ў выпадку адчужэння крэдытаатрымальніка жыллага памяшкання, што знаходзілася ў яго ўласнасці, на працягу 3 гадоў да заключэння крэдытнага дагавора і набыцця ва ўласнасць іншага жыллага памяшкання з названых жылых памяшканняў для вызначэння велічыні льготнага крэдыту ўлічваецца толькі адно жыллое памяшканне з большай плошчай.

Сітуацыя Крымінальнікі «затаварыліся» ў «Ізмурдзе» і «Рубіне»: з магазінаў знікла больш за 200 залатых ювелірных вырабаў

Два дзёрэкія крадзжы залатых вырабаў з ювелірных магазінаў у адзін дзень учынены ў Брэсце і Слоніме: як мяркуецца, у абодвух выпадках «вызначыліся» адны і тыя ж злагоджы.
Першы «візіт» невядомыя нанеслі ў магазін «Ізмурд», што ў Брэсце. Як адзначыў у гутарцы з карэспандэнтам «Звязды» начальнік аддзела ўпраўлення крымінальнага вышуку УУС Брэсцкага аблвыканкама Дзмітрый Каравякоўскі, шукальніку нажытыя некалькі не хваляюцца нават тое, што побач з магазінам — усюго за 30 метраў — знаходзіцца Брэсцкі РАУС. Зарокі, гучнае абрабаванне на папярэднім крадзжы рукой злучаным удаляцца ў планы крымінальнай аперцыі па «экспрапрыяцыі» каштоўнасцяў з гандлёвай залы яны мелі намер правесці ціка і дзейнічалі на манер знакамітай Сонькі, якая атрымала мянушку «залатой рукі». Прычым «працавалі» «віртуозы» настолькі асцярожна, што знікненне тавару ў ювелірным магазіне выявілі не адразу, і значным халіпа часу знікнуць з месца здарэння.
«Ізмурд» тройка (ці нават злучаныя «квартэт») дакладна склад банды пакуль невядомы: «чысціла» каля гадзіны — з дванаціцца да гадзіны — Пакуль двое прайдзісветаў адцягвалі ўвагу прадаўцаў, робчы выгляд, што прысьняваюцца да залатого тавару, а значыць ім неабходная і адпаведная кансультацыя, і саўдзельнішчыравалі ля вітрын. У выніку пакінулі магазін злагоджы з двюма дэкаратыўнымі падстаўкамі з залатымі ювелірнымі вырабамі 585-й пробы. Як высветлілася, іх здабычы сталі 23 пярсцёнкі з брыльянтамі, 23 пары завушніц з брыльянтамі, 36 пярсцёнкія, 5 брасах, 5 булаваў і 6 падвесак. Сума выкрадзенага ў «Ізмурдзе» ацэньваецца ў 54 млн 876 рублёў.
Удача, відаць, акрыліла злагоджы, і ў гэты ж дзень праз тры з невялікім гадзіны пасля першага абрабавання яны «засяяліся» ў Слоніме. Тут нахабнікі адпрацавалі ранейшую схему ў ювелірным магазіне «Рубін». І на гэты раз іх працягнула ўсё прайшло як па маслу. А «набытай» на папярэднім крадзжы рукой злучаным удаляцца ў планы крымінальнай аперцыі па «экспрапрыяцыі» каштоўнасцяў з гандлёвай залы яны мелі намер правесці ціка і дзейнічалі на манер знакамітай Сонькі, якая атрымала мянушку «залатой рукі». Прычым «працавалі» «віртуозы» настолькі асцярожна, што знікненне тавару ў ювелірным магазіне выявілі не адразу, і значным халіпа часу знікнуць з месца здарэння.

«Ізмурд» тройка (ці нават злучаныя «квартэт») дакладна склад банды пакуль невядомы: «чысціла» каля гадзіны — з дванаціцца да гадзіны — Пакуль двое прайдзісветаў адцягвалі ўвагу прадаўцаў, робчы выгляд, што прысьняваюцца да залатого тавару, а значыць ім неабходная і адпаведная кансультацыя, і саўдзельнішчыравалі ля вітрын. У выніку пакінулі магазін злагоджы з двюма дэкаратыўнымі падстаўкамі з залатымі ювелірнымі вырабамі 585-й пробы. Як высветлілася, іх здабычы сталі 23 пярсцёнкі з брыльянтамі, 23 пары завушніц з брыльянтамі, 36 пярсцёнкія, 5 брасах, 5 булаваў і 6 падвесак. Сума выкрадзенага ў «Ізмурдзе» ацэньваецца ў 54 млн 876 рублёў.
Удача, відаць, акрыліла злагоджы, і ў гэты ж дзень праз тры з невялікім гадзіны пасля першага абрабавання яны «засяяліся» ў Слоніме. Тут нахабнікі адпрацавалі ранейшую схему ў ювелірным магазіне «Рубін». І на гэты раз іх працягнула ўсё прайшло як па маслу. А «набытай» на папярэднім крадзжы рукой злучаным удаляцца ў планы крымінальнай аперцыі па «экспрапрыяцыі» каштоўнасцяў з гандлёвай залы яны мелі намер правесці ціка і дзейнічалі на манер знакамітай Сонькі, якая атрымала мянушку «залатой рукі». Прычым «працавалі» «віртуозы» настолькі асцярожна, што знікненне тавару ў ювелірным магазіне выявілі не адразу, і значным халіпа часу знікнуць з месца здарэння.

У развіцці дыялога Беларусі з Еўрасаюзам ёсць зрухі
Аб гэтым заўваў прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў на брыфінгу.
Паводле яго слоў, развіваецца энергетычная супрацоўніцтва Беларусі і ЕС — прайшлі экспертныя кансультацыі ў гэтай сферы. Дадатна дынаміка адзначаецца ў гандлёва-эканамічных адносінах Беларусі з краінамі Еўрапейскага саюза. «Мы адкрытыя для развіцця гэтых і іншых напрамкаў узаемавыгаднага супрацоўніцтва з ЕС», — сказаў Андрэй Папоў.
Ён нагадаў, што ў час ндаўніх перагавораў намесніка міністра замежных спраў Беларусі Валерыя Варанчэка ў Бруселі беларускі бок выказаў некалькі прапановаў па развіццю супрацоўніцтва. «Яны захоўваюць сваю актуальнасць», — падкрэсліў прэс-сакратар знешнепалітычнага ведамства. «Беларусь выступае па будову адзінай вільякі Еўропы, у якой будзе месца для ўзаемадзейнасці з усімі зацікаўленымі бакамі».

Здаровая нацыя ПРАВЕРЦЕ, МУЖЧЫНЫ, СВАЁ «ДРУГОЕ СЭРЦА»
14 і 15 верасня Еўрапейская асацыяцыя ўролагаў заклікае змагацца з захворваннямі прастаты
Спецыялісты запрашаюць усіх мужчын рэгулярна (раз у год) абследавацца ва ўролага. І калі гэта не ўдалося зрабіць у верасні, значыць, можна перанесці такую важную падазру на любы іншы месяц. На шчасце, кансультацыі ўролагаў-андрологаў цалкам даступныя для беларускіх мужчын.
Кожнае трэцяе захворванне мочапалавой мужчынскай сістэмы — гэта хваробы прастаты, а менавіта рак прастаты, дабраякасна гіперплазія прастаты (аднознама) і прастаты.
Зараз найбольш высокі ўзровень колькасці захворванняў на рак прастаты назіраецца ў ЗША — 124 на 100 тысяч насельніцтва. У Швецыі гэты паказчык роўны 90, Нарвегіі — 81, Аўстрыі — 71, Германіі — 60, Японіі — 12, Кітаю — 1,7. У Рэспубліцы Беларусь — 22. Паводле слоў кандыдата медыцынскіх навук, дацэнта кафедры ўролагіі і нефралогіі Беларускай медыцынскай акадэміі паслядыпломнай адукацыі, старшыні Беларускай асацыяцыі ўролагаў, члена Еўрапейскай асацыяцыі ўролагаў Мікалая ДОСТЫ, нізкія паказчыкі захавальнасці на рак прастаты ў краінах былога Саюза, у тым ліку ў нашай краіне, абумоўлены найперш недахопамі ў арганізацыі сістэмы ранняй дыягностцы захворвання. Так, калі на Захадзе раннія стадыі анкалогіі выяўляюцца ў 60—90 працэнтаў пацыентаў, то ў нас — толькі ў 20 працэнтаў. Між тым, рак 1-й стадыі, у тым ліку рак прастаты, не з'яўляецца смаротным прысудам

сёння — разнастайнае. Прымяняюцца, напрыклад, мала інвазіўныя, мала траўматычныя метады — трансурэтральная рэзекцыя прастаты, аперацыі з выкарыстаннем лазерных тэхналогій. Паспяхоўныя вынікі на ранніх стадыях выяўленага захворвання ўдаецца дасягнуць і з дапамогай медыкаментознага лячэння. Паводле слоў доктара медыцынскіх навук, прафесара, загадчыка кафедры ўролагіі і нефралогіі Беларускай медыцынскай акадэміі паслядыпломнай адукацыі, старшыні Беларускай асацыяцыі ўролагаў, члена Еўрапейскай асацыяцыі ўролагаў Мікалая ДОСТЫ, нізкія паказчыкі захавальнасці на рак прастаты ў краінах былога Саюза, у тым ліку ў нашай краіне, абумоўлены найперш недахопамі ў арганізацыі сістэмы ранняй дыягностцы захворвання. Так, калі на Захадзе раннія стадыі анкалогіі выяўляюцца ў 60—90 працэнтаў пацыентаў, то ў нас — толькі ў 20 працэнтаў. Між тым, рак 1-й стадыі, у тым ліку рак прастаты, не з'яўляецца смаротным прысудам

Сяргей ГРІБ.



Дзіцячы дом сямейнага тыпу ў Чачэрскай Галіны і Мікалая РОДЗІЧАЎ.

— Сям'я ў свой час пабудавала жыллі з выкарыстаннем льготных крэдытаў, але не па лініі шматдзетных сем'яў. Зараз такая сям'я стала ўжо шматдзетнай. На якія дадатковыя льготы сёння яна можа разлічвацца?

— Сям'я, якая набылі статус шматдзетнай сям'і пасля ўводу жыллага дома ў эксплуатацыю (набыццё жыллага памяшкання), тэрмін, на які даюцца льготныя крэдыты павялічваецца да 40 гадоў. Плата за карыстанне гэтымі крэдытамі на працягу тэрміну іх пагазнення ўстанавляецца ў памеры 3 працэнтаў гадавых, зыходзячы з сумы запавычанасці на дату падачы дакументаў у ААБ «Беларусбанк».

Сям'ям пры нараджэнні трэцяга і наступных дзяцей пасля ўводу жылых дамоў у эксплуатацыю (набыццё жылых памяшканняў) таксама налічваецца фінансавая дапамога дзяржавы ў пагазненні запавычанасці па льготных крэдытах у памеры 50 працэнтаў (70 працэнтаў ці 100 працэнтаў) ад астатку запавычанасці на дату падачы ў ААБ «Беларусбанк» адпаведных дакументаў.

Сяргей КУРКАЧ.

Выдаткі на ўтрыманне дзяцей-сірот дапамогуць кампенсавать мясцовыя бюджэты

Міністэрства жылбвеа-камунальнай гаспадаркі сумесна з іншымі дзяржаўнымі структурамі падрыхтавала праект Закона «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Закон Рэспублікі Беларусь «Аб гарантыях па сацыяльнай абароне дзяцей-сірот, дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, а таксама асобаў з ліку дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў».

Дакумент прадугледжвае, што выдаткі на аплату за карыстанне жылымі памяшканнямі, тэхнічнае абслугоўванне, аплату камунальных паслуг (гарачае і халоднае водазабеспячэнне, каналізацыя, газ, электра- і цеплаэнергія, карыстанне ліфтамі, вываз і аб'ясходжанне цвёрдых бытавых адходаў), кошту цвёрдых відуў паліва (тым, хто жыве ў дамах без цэнтралізаванай падачы цеплаэнергіі), звязаныя з утрыманнем дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, у дзіцячых дамах сямейнага тыпу, прыёмных і аляпкунскіх сям'ях «паднягаюць пакрыццё грамадзянства, на выхаванні якіх яны знаходзяцца, за кошт мясцовых бюджэтаў». Пра гэта паведаміў намеснік міністра жылбвеа-камунальнай гаспадаркі Мікалай Ліпень падчас пасяджэння Камісіі па ахове здароўя, фізічнай культуры, справах сям'і і моладзі Палаты прад-

стаўнікоў, на якім абмяркоўваўся законпраект.
Намеснік міністра дадаў, што адзначаныя выдаткі «вызначаюцца, зыходзячы з усталёваных заканадаўствам платы за карыстанне жылымі памяшканнямі, тэхнічнае абслугоўванне, цэнаў і тарыфаў на камунальныя паслугі, а таксама фактычнага спажывання пазначаных дзецямі гэтых паслуг, якое вылічваецца на падставе ўсталёваных мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі нормаў (нарматываў) іх спажывання альбо панаказчыкаў прыбаву ўліку, але не вышэй за названыя нормы (нарматывы)». Пры гэтым пакрыццё сум, выплачаных за карыстанне жылым памяшканнем, яго тэхнічнае абслугоўванне, а таксама спажыванне цеплаэнергія, ажыццяўляецца ў межах 20 квадратных метраў агульнай плошчы жыллага памяшкання на аднаго дзіця, якое

знаходзіцца на выхаванні ў дзіцячым доме сямейнага тыпу, прыёмнай і аляпкунскай сям'і».

Выдаткі на карыстанне паслугамі сувязі (мясцовае тэлефоннае злучэнне), бытавымі паслугамі (паслугі пральнай, шырочнай, рамонт абутку), звязаныя з утрыманнем такіх дзяцей, падлягаюць пакрыццю грамадзянам «за кошт мясцов

Год дзіцяці

БУКЕТ З ПЯЦІ «КВЕТАК»

«Дзеці — жывыя кветкі зямлі...» — так некалі казаў вядомы рускі пісьменнік Максім Горкі. І ён не памыліўся. Калі кветку разгуляра не паліваць, то яна завяне, а маленькі чалавек калі не акружыць яго ўвагай і клопатамі, вырасце нявыхаваным і непрыстасаваным да жыцця.

Паводле статыстыкі, у апошнія дзесяцігоддзе колькасць дзяцей у сучасных сем'ях складае ад аднаго да максімум трох чалавек. Тут адыгрываюць ролю розныя фактары: сацыяльныя (няпоўная сям'я, інваліднасць аднаго з бацькоў), эканамічныя (невялікі заробак, часова адсутнасць працы) і нават рэлігійныя перакананні. Многія людзі жывуць па прынцыпу: «Лепш я выпусці добра адно дзіця і дам яму ўсё неабходнае, чым мае пяцера дзіця будучае пастаняна ў чымсьці адчуваць нястачу».



Пі сын Арцём у верасні пайшоў у дзевяты клас. Пяцігадовая дачка Валерыя ходзіць у дзіцячы садок. А саму маму — Стакію, яшчэ не споўнілася і двух гадоў. Мужчына галава сям'і Уладзімір Уладзіміравіч працуе аператарам малочнаватарнай фермы ААТ «Ціхіны». У рабочым калектыве яго характарызуюць як адказнага і вольнага спецыяліста.

Працавіта, жанчына імкнецца прыцьці клас. Пяцігадовая дачка Валерыя ходзіць у дзіцячы садок. А саму маму — Стакію, яшчэ не споўнілася і двух гадоў. Мужчына галава сям'і Уладзімір Уладзіміравіч працуе аператарам малочнаватарнай фермы ААТ «Ціхіны». У рабочым калектыве яго характарызуюць як адказнага і вольнага спецыяліста.

ровень, гаварыць з імі на іх мове, адным словам, пасябраваць з дзецьмі. Бо я лічу, што бацькі — лепшыя сябры. Толькі такім чынам можна знайсці разуменне падыход да кожнага сэрца...

І сапраўды, сям'я Валадзько вельмі дружная. Нават вольны ад працы час яны стараюцца праводзіць разам — вядуць цікавыя размовы, чытаюць улюбленыя кнігі, разгадваюць сканворды, пякую пірагі і проста глядзяць тэлевізар.

Такі спосаб выхавання аказвае даволі дзейсны, бо дзеці ў гэтай дружнай сям'і растуць вельмі працавітымі, добразычлівымі і сумленнымі. Гэта адзначаюць не толькі самі бацькі, але і іх сябры, суседзі, і нават выпадковыя знаёмыя. А гэты год стаў змяняльным для Алены Анатольеўны Валадзько, бо яе заслугі ў выхаванні пяціроўчых доўжных дзяцей былі адзначаны і кіраўніцтвам нашай дзяржавы. У канцы жніўня, згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 21 чэрвеня 2007 года № 28, жанчына была ўзнагароджана ордэнам Маці, а ў якасці падарунка атрымала значную матэрыяльную дапамогу.

«Калі я гляджу, як растуць і становяцца на ногі мае дзеці, я з годнарам усведамляю, што жыў не дарэмна. І кожны дзень я дзякую Богу, што ён падарыў мне такі цудоўны «букет з пяці жывых кветак»... Мабыць, каб хоць раз шчыра скажаць такія словы, і патрэбна жыць на гэтым свеце?»

Вікторыя РАГОЖАВА, студэнтка факультэта журналістыкі БДУ.

Вялікае свята маленькага дзеця

Цудоўнае і незабыўнае свята адбылося днямі ў двары сталічнага дома №10 па вуліцы Грыбаедава: па сумеснай ініцыятыве Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта і ЗП «Брыціш-Амерыкан Табако Трэйдінг Компані» прайшла ўрачыстая акцыя, прысвечаная адкрыццю сучаснай гульнявой пляцоўкі.



У выніку трохгадовай працы сацыяльнага праекта «Наш двор», ініцыятарам якога з'яўляецца ЗП «Брыціш-Амерыкан Табако Трэйдінг Компані», у сталіцы былі добраўпарадкаваны восем дзіцячых пляцовак. У 2004 годзе Мінгарвыканкам атрымаў ад кампаніі цікавую прапанову: правесці сярод гарадскіх раёнаў конкурс на лепшы двор. Пераможцам (а імі аказаліся Кастрычніцкі, Парызанскі і Фрунзенскі раёны) была прадастаўлена фінансавая падтрымка для абсталявання сваіх тэрыторый сучаснымі пляцоўкамі для дзяцей. Нельга не адзначыць, дач на сёння, як гарадскіх уладаў, так і ўсіх, хто адчувае адказнасць за родны горад, ён лічыць упарадкаванне і азелененне дваровых тэрыторый.



Сяргей Бурый у сваім выступленні адзначыў, што кампанія ва ўсіх краінах, дзе вядзе сваю працу, заўсёды прытрымліваецца стандарту высокай сацыяльнай адказнасці. І запэўніў, што гэтая ініцыятыва будзе працягвацца і надалей. Безумоўна, самімі жаданымі гаспадарамі на свята былі тыя, для каго ўсё і было арганізавана — дзеці. А іх сапраўды было шмат: прыйшлі жыхары суседніх дамоў, вуліцы, а таксама вучні школы № 166. Шмат цёплых слоў падзякі было сказана за тое, што дзеці атрымалі магчымасць праводзіць свой вольны час на такой сучаснай пляцоўцы. Сваімі ўражаннямі наконт новага дзіцячага комплексу з намі падзялялася бабуля малага Руслана Вера Уладзіміраўна Герасікава:

— Мы з унукам прыходзім сюды з дома № 8 па вуліцы Тарханова амаль кожны дзень. Я вельмі рада, што з'явілася такая добрая пляцоўка для дзетак. Такія яркія, прывабныя і сучасныя арэлі, пад вечар тут збіраюцца дзеці з усёй акругі. Майму ўнуку тут вельмі падабаецца, а гэта для бабулі самае важнае...

Бабулі з унукамі, мамы з сынамі і дачушкамі — ніхто не хацеў прапусціць вясёлае свята. Для іх спецыяльна была падрыхтавана гульнёва-забаўляльная праграма. Дзетак віталі вясёлыя клоуны, здзіўлялі цікавымі фокусамі, гулялі ў гульні, а за правільна адгледжаныя загадкі дзеці атрымлівалі прызы. Асабліва ўрадаваліся малыя, калі ім павадалі, што кожны з іх атрымаў падарунак на пачатку...

...Яшчэ доўга дзіцячы сэрцайкі будучы саргаванца цёплым і радаснымі ўспамінамі аб гэтым вясёлым і дзіўным свяце. А звонкі, шчаслівыя, радасныя дзіцячы смех і, несумненна, шчырыя ўсмешкі сталі самай высокай падзякай для арганізатараў мерапрыемства.

Марына ФУНТ, студэнтка журфака БДУ. Фота аўтара.



Тэлесеткі

Пяць чалавек на месца «народнага»

17 верасня ў праграме «Белорусское времячко» (канал «ЛАН») будзе названа імя новага вядучага. Дакладней, пераможцы конкурсу на ролю «народнага вядучага». Дзеся гэтага фіналісты на працягу тыдня па чарзе працуюць у студыі — у якасці трэцяга вядучага, а камера неадкупна фіксуе ўсе іхнія памылкі і ўдачы. Выбар будзе зроблены таксама «народным» — з дапамогай SMS-галасавання. Сёння, дарэчы, апошні дзень, калі глядзчы могуць аддаць свой голас за прэтэндэнта, які найбольш спадабаўся.

Нагадаем, калі кіраўніцтва праграмы толькі абвясціла пра кастынг, на адрас «Белорусского времячка» прыйшло каля 400 лістоў-заявак. Каля сотні кандыдатаў трапілі ў другі этап — на пробы ў студыі Белтэлерадыёкампаніі. Са знятага відэамагнетыраў у жніўні была падрыхтавана серыя сюжэтаў, якія дэманстравалі ў праграме. У фінал у выніку здолелі прайсці толькі пяцёра ўдзельнікаў: падрыхтоўлены Уладзімір Соснін, хатняя гаспадыня Вікторыя Касаткіна, спецыяліст па арганізацыі культурна-масавых мерапрыемстваў Міхаіл Стрыжоў, перакладчык Эўеліна Буката і камерыйны дырэктар Павел Філіччык. Каго з іх уладдаюць глядзчы і адобрыць кіраўніцтва праграмы, той і стане новым «народным» — тэлеведучым.

З Булкі зрабілі Джэймса Бонда

А ў пары з Інай Афанасьевай яны — вядучыя новага праекта АНТ

Пасля шоў «Дзве зоркі» дует спявачкі Іны Афанасьевай і рэжысэра «Камедзі Клуб» Яўгена Булкі настолькі спадабаліся глядзцам, што яго вырашылі не адпусціць з тэлеэкрана. Праўда, цяпер дзету дзевяццацца выступіць не ў ролі канкурсантаў, а ў ролі суддзяў — на рэаліці-шоў «Тры халасякі». Іна, зразумела, выступіць на баку патэнцыйных інвестаў, а Жэня — на баку халасякоў. Ён, між іншым, і сам спрабаваў трапіць у іх лік, але на кастынг было вырашана, што ў папулярных людзей і без таго больш шанцаў знайсці сваю «другую палавінку». Зрэшты, у магчымасць сустрэць падчас шоў свой лёс Жэня Булка па-ранейшаму верыць — бываюць жа шуды!

Папярэдне для вядучых у адным з ангажэў паў Мінскам быў зняты іміджавы ролік, дзе Булка выступае ў ролі гэткага Джэймса Бонда. — Не, — пратэстуе Жэня, — я проста выступаю крыху ў іншым амплуа, чым вядучы з «Камедзі Клуб». Хоць у «Трох халасякоў» таксама наўрад ці знойдуцца падставы для суму. Аб'яцяю: мы з Інай будзем выпраменьваць жыццярэаднасць і аптымізм.

Першы выпуск «Трох халасякоў», дзе з дзевяці ўдзельнікаў будучы вызначаны тры самыя папулярныя кандыдаты, АНТ пакажа ў эфіры 23 верасня. Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

Вось і пачаліся школьныя, студэнцкія будні. Але дастаткова цёплым вясеннім дзеньмі ўсё яшчэ нагадваюць аб канікулах. Так, студэнт Мінскага дзяржаўнага архітэктурна-будаўнічага каледжа Паша Палынін можа бяскошце расказаць пра час, праведзены недалёка ад Ніжняга Ноўгарада ў міжнародным маладзёжным летніку «Лазурны-2007», які быў наладжаны ў межах міжнароднага праекта «Будзем новыя масты».

Арганізатарамі змены выступілі аддзел па пытаннях рэгіянальнай маладзёжнай палітыкі Міністэрства адукацыі і навукі Ніжагорскага вобласці і нямецкая арганізацыя «Спартыўная моладзь Паўночнага Рэйн-Вестфалія». Паводле слоў старшыні Лігі добраахвотнай працы моладзі Вольгі Шмігельскай, нашу краіну прадстаўляла дэлегацыя з 12 хлопцаў і дзяўчат, грашовую падтрымку якой аказала Міністэрства адукацыі Беларусі.

— Сам летнік уяўляў сабой вялікую міжнародную тусоўку з 200 маладых людзей ва ўзросце ад 16 да 22 гадоў, якія прадстаўлялі 12 краін свету (Швейцарыя, Фінляндыя, Італія, Італія, Украіну, Польшчу, Расію, Германію, Беларусь, Іспанію, Ізраіль і Кітай), — тлумачыць Паша Палынін. — За два тыдні мы ператварыліся ў адзіны калектыў, які размаўляў на сумесі англійскай (якая з'яўлялася афіцыйнай мовай летніка), нямецкай, іспанскай, рускай... моў.

Вінегрэт назіраў не толькі ў моўнай сферы. Рассялялі таксама па інтэрнацыянальнай прыкмеце — у кожнай палатцы 2—3 прадстаўнікі з розных дэлегацый. Так вольна і пачыналі размаўляць па-англійску, і, як вынік — абмянявацца каштоўнай і цікавай інфармацыяй.

Акрамя моўнай практыкі, у летніку можна было падмацаваць здароўе. Для гэтага там былі створаны ўсе ўмовы: чыстае паветра (пабач размяшчаўся вялікі сасновы лес), басейн, трэнажорная зала...

Спартыўныя аб'екты дазвалялі наведваць нават раніцай да снядання. Але гэта ў тым выпадку, калі хопіць сілаў падняцца пасля позніх вясельных пасядзелак з гітарай, якія не забараняліся нават пасля апаўначы.

Удзельнікам летніка таксама было прадастаўлена здаровае харчаванне.



НЕМЕЦ, РУСКІ, Я І ТЫ... БУДЕМ НОВЫЯ МАСТЫ

Кожны дзень, як рускімі, так і нямецкімі цірамамі (гэта арганізатар летніка) праводзіліся так званыя адукацыйныя гурткі рознага кшталту: аказанне першай медыцынскай дапамогі, праблемы сучаснай моладзі, кіно, атлетычны гурток — стварэнне чалавечай піраміды, арганізацыя каманды, музыка...

— Я запісаў у гурток для тых, хто не ведае рускай мовы, «Расія-рускі». Ніхто не мог зразумець, навошта мне гэта, — пра ведамляе Паша. — Мне ж было

вельмі цікава назіраць, як іншаземцы вымаўляюць рускія словы. Я ім дапамагаў у гэтым. Руская мова ім давалася чамусьці вельмі цяжка. На занятках таксама знаёміліся з элементарнай рускай гісторыяй, хадзілі ў рускую лазню, спрабавалі рускі квас.

Калі ж прыйшоў час закрываць змены, кожны гурток дэманстраваў атрыманыя навыкі. Шквал апладзісменту вылікала прадстаўленне групы ўдзельнікаў, якая пазнаёміла астатніх з новымі мелодыямі і гукамі, атрыманымі

у памяці кожнага ўдзельніка. Папоўнілася колькасць сяброў не толькі са свайго роднага горада, але і з іншых краін Еўропы і Азіі. Вельмі хочацца, каб падобныя летнікі праводзіліся і ў нашай краіне, — адзначаў Паша Палынін.

— Паша, а што больш за ўсё спадабалася ў летніку?

— Безумоўна, людзі. З дзіцяцтва прывыкнуўся заводзіць знаёмствы. Быў і ў Амерыцы, і ў Італіі. Іншы менталітэт, розныя характарыстыкі... Зносіны з новымі людзьмі, перакананы, павышаюць круггляд, садзейнічаюць індывідуальнаму развіццю.

— А зараз падтрымліваеце адносіны?

— Так, перапісваемся па Інтэрнэце, размаўляем па мікрафону. Новыя тэхналогіі дапамагаюць не згубіцца.

Два тыдні — невялікі тэрмін для будаўніцтва. Але, як бачыць, для моладзі час не з'яўляецца перашкодай. Масты паміж інтэрнацыянальнымі сэрцамі, думкамі і культурамі пабудаваны. Хочацца спадзявацца, што такія навыкі наладжвання кантактаў дапамогуць у жыцці кожнаму ўдзельніку міжнароднага летніка.

Надзея ДРЫЛА.

ТУТ ДАРОСЛЫЯ ДЗЯЦЕЙ ЗАПРАШАЮЦЬ У КАЗКУ

Па казку не трэба хадзіць далёка. Дастаткова толькі зазірнуць у дзіцячы сад № 2 г. Чэрвеня. А там... І Заяц з галышукам-бабачкай, і Кот у жоўтай майцы і чырвоных шортах, і Мядзведзь побач з борцо і бочкай мёду, і Баба-Яга са ступай і хаткай (пакуль не на лапках, а на ножках)... І шчыра шмат гэта прыгожага, цікавага, адметнага. Рознакаляровыя кветкі, у тым ліку ў чыгунку і ў распісных боцках. Імпрэзаваная студыя з жураўлём. Альпііская горка. І цэлая размаляваная цагляная сцяна, ад якой не адвесці вачэй.



Усю гэтую казку наяве з нахвненнем і імпультам вольна ад адзін год ствараюць для сваіх маленькіх выхаванцаў работнікі садка. А ва ўзнагароду ім — захопленыя дзіцячыя вочкі і зіхатлівыя вочкі. Штодзень хлопчыкі і дзяўчынкі блгуць сюды з нецярплівасцю, каб паглядзець, што яшчэ новага стварылі для іх дарослыя сябры. І каб абавязкова паказаць мамам, як весела ім тут бавіць час. Хто ж яны, гэтыя чараўнікі, якія ператварылі тэрыторыю плошчай прыкладна ў гектар у чароўную казку? Распавядае загадчыца дзіцячага сада № 2 г. Чэрвеня Тамара Папова:

— На гэтай пасадзе я працую пяць гадоў. І столькі ж разам са сваімі работнікамі займаюся добраўпарадкаваннем. Цяглаўную сцяну, на якую цяпер зьяўляюцца ўвагу ўсе прахожыя, распісала дэфектолаг Алена Калтовіч. Вось такія яна мае адметныя мастацкія здольнасці. Усё, што

лі дзеці і з задавальненнем на іх гуляючы, вялізны пледыны кош, напоўнены кветкамі... Хатку Бабы-Ягі дэкараваў Аляксандр Верамейчык. А ўпрыгожыў бацька нашага выхаванца Уладзімір Шарай. Увогуле, кожны з шасці выхавальнікаў мае замацаваны ўчастак, на якім выкарыстаны кветкі. І, вядома, кожны работнік спрычыніўся да стварэння прыгожасці. Рабілі гэта ў вольны час. Калі трэба, затрымліваліся і пасля заканчэння працоўнага дня. Сёлета мы нават стварылі куток лесу — пасадзілі сасну, бярозку, паставілі драўляныя рыбкі. Яшчэ плануем непадалёк ад хаткі Бабы-Ягі зрабіць возера. Хочацца, каб кожны куток быў чымсьці ўпрыгожаны. Зроблена шмат. А задум — яшчэ больш...

Гэтым летам дзіцячы сад № 2 г. Чэрвеня быў дэжурным. У мінулым навучальным годзе яго наведвалі 98 дзяцей. Выхавальнікі працавалі ў пяці групах, адна з якіх — першы клас гімназіі. Ну, а з іншых садкоў



сюды прыйшлі яшчэ 36 хлопчыкаў і дзяўчынак. Таму адкрылі дзве новыя групы. Зрэшты, дзяжурства гэтага садка ўжо закончылася. Дзеці вярнуліся ў свае звычайныя дашкольныя ўстановы, а дзіцячы сад № 2, у сваю чаргу, зачыніўся на рамонт. Яго работнікі плануць пакаліць і пафарбаваць памяшканні, у адным — памянць лінолеум. Не будзе забыта і тэрыторыя. Там абавязкова з'явіцца якая-небудзь новая задумка загадчыцы Тамары Паповай, усабележы ў жыццё разам з таленавітымі памочнікамі. І зноў будучы шчаслівыя дзіцячыя вочкі, захопленыя вочкі... І зноў дарослыя сябры дзяцей ззяраюць у казку...

Святлана АДАМОВІЧ, Чэрвеньскі раён. Фота аўтара.

НА ЗДЫМКАХ: 1. загадчыца дзіцячага сада № 2 г. Чэрвеня Тамара ПАПОВА; 2. на тэрыторыі садка; 3. работні Аляксандр ВЕРАМЕЙЧЫК.

РУХ СУПРАЦЬ УЗДУЦЦА І ПЯКОТКІ

Калі вы пакуеце ад дыспепсіі — парушэння работы страўніка, і часта адчуваеце цяжар у жываце, пачынаюць пачынацца рэжымныя спарты, фітнес, плаванне або звычайныя прагулкі па забаве ад падобных праблем за лічаныя месяцы.

РОБІМ РАЙЦАЦЬ ЗАРАДКУ

РАЗМІНКА ШЫ

1. Нахіляем галаву налева, направа і назад. Можна рабіць гэта і такім чынам: налева — прама, направа — прама, назад — прама.

2. Павольна апускаяем галаву наперад, пасля — назад. Неабходна вылічыць мяжу камфорту: падчас нахілення пазваніч насаджваюцца адзін на адзін, і можа ўзнікнуць непрыемнае адчуванне.

3. Робім рухі як у індыйскім кіно. Налева — цэнтр, направа — цэнтр, назад — цэнтр. Пасля тое ж самае, але ў процілеглы бок.

4. Дзяцінства, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду. І, як той Віл-Вілх у любімым дзятвы мультфільме, умяў яго за адзін раз.

5. Зусім на дух не пераносіць. У дзяцінстве, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду. І, як той Віл-Вілх у любімым дзятвы мультфільме, умяў яго за адзін раз.

ВАРОЧНЕ ПЛЯЧЭЙ

1. Плячы зводзім наперад, спіна прама, пасля зводзім назад і злучаем лататкі.

2. Толькі левае плячо робіць круг, пасля — правае.

3. Адначасова: левае наперад, правае назад.

РАЗГРЭЎ СТОП

1. Апорная нага паўсагнутая, другая сагнутая ў каленя. Варочам ёю сагнуцця па гадзінніковай стрэлцы, пасля супраць.

2. Становіцца прама, ногі крыху сагнуцця ў каленях. Павольна ўзнямаем на наскі. Выпрамляем калені.

3. Становіцца прама, ногі крыху сагнуцця ў каленях. Павольна ўзнямаем на наскі. Выпрамляем калені.

4. Становіцца прама, ногі крыху сагнуцця ў каленях. Павольна ўзнямаем на наскі. Выпрамляем калені.

5. Становіцца прама, ногі крыху сагнуцця ў каленях. Павольна ўзнямаем на наскі. Выпрамляем калені.

6. Становіцца прама, ногі крыху сагнуцця ў каленях. Павольна ўзнямаем на наскі. Выпрамляем калені.

7. Становіцца прама, ногі крыху сагнуцця ў каленях. Павольна ўзнямаем на наскі. Выпрамляем калені.

8. Становіцца прама, ногі крыху сагнуцця ў каленях. Павольна ўзнямаем на наскі. Выпрамляем калені.

9. Становіцца прама, ногі крыху сагнуцця ў каленях. Павольна ўзнямаем на наскі. Выпрамляем калені.

10. Становіцца прама, ногі крыху сагнуцця ў каленях. Павольна ўзнямаем на наскі. Выпрамляем калені.

11. Становіцца прама, ногі крыху сагнуцця ў каленях. Павольна ўзнямаем на наскі. Выпрамляем калені.

12. Становіцца прама, ногі крыху сагнуцця ў каленях. Павольна ўзнямаем на наскі. Выпрамляем калені.

13. Становіцца прама, ногі крыху сагнуцця ў каленях. Павольна ўзнямаем на наскі. Выпрамляем калені.

14. Становіцца прама, ногі крыху сагнуцця ў каленях. Павольна ўзнямаем на наскі. Выпрамляем калені.

15. Становіцца прама, ногі крыху сагнуцця ў каленях. Павольна ўзнямаем на наскі. Выпрамляем калені.

16. Становіцца прама, ногі крыху сагнуцця ў каленях. Павольна ўзнямаем на наскі. Выпрамляем калені.

17. Становіцца прама, ногі крыху сагнуцця ў каленях. Павольна ўзнямаем на наскі. Выпрамляем калені.

18. Становіцца прама, ногі крыху сагнуцця ў каленях. Павольна ўзнямаем на наскі. Выпрамляем калені.

19. Становіцца прама, ногі крыху сагнуцця ў каленях. Павольна ўзнямаем на наскі. Выпрамляем калені.

20. Становіцца прама, ногі крыху сагнуцця ў каленях. Павольна ўзнямаем на наскі. Выпрамляем калені.

21. Становіцца прама, ногі крыху сагнуцця ў каленях. Павольна ўзнямаем на наскі. Выпрамляем калені.

22. Становіцца прама, ногі крыху сагнуцця ў каленях. Павольна ўзнямаем на наскі. Выпрамляем калені.

23. Становіцца прама, ногі крыху сагнуцця ў каленях. Павольна ўзнямаем на наскі. Выпрамляем калені.


24. Становіцца прама, ногі крыху сагнуцця ў каленях. Павольна ўзнямаем на наскі. Выпрамляем калені.

25. Становіцца прама, ногі крыху сагнуцця ў каленях. Павольна ўзнямаем на наскі. Выпрамляем калені.

Сонца

Table with weather forecasts for various cities: Мінск, Віцебск, Магілёў, Гомель, Гродна, Брэст.

Надвор'е на зямлі



...у суседзях

Table with weather forecasts for neighboring cities: Варшава, Вільнюс, Кіеў, Масква, Рыга, С-Пецярбург.

14 верасня

1911 год — у Кіеве правакатарам Д. Барговым смяротна паранены прэміер-міністр Расіі Пётр Сталыпін.

1927 год — у Ніцы 3-за таго, што шалік наматаўся на колавую вёс аўтамабіля, загінула сусветна вядомая амерыканская танцоўра Айседора Дункан.

Цытата дня

«Спрачайцеся, памыліцеся, шукайце, але — думайце, і хоць крыва, ды самі».

Гатхольд Лесінг (1729—1781), нямецкі драматург.

УСМІХНЁМСЯ!

«Жыла-была, здохла-засохла...» — глядзіце новы блакстар «Мумія»!

«Вы тут на ўроку фізкультуры вісім на турніку...»


«Вельмі цяжка жыць у адным пад'ездзе з мужчынам, які вучыцца іграць на скрыпцы».

«Ты дзе гэта быў, мязотнік? У цябе вунь на спіне губная памада!»

«Ты ж бачыш, даражэнькая, я ўхіляўся, як толькі мо!»

Простыя рэчы

На пастаўскім кірмашы купляем са стрыччым братам мёд. Прадаўцоў не так і шмат, але выбар ёсць.



МЁД

Дзядуля трымаў некалькі вулляў, умеў з пчоламі абходзіцца. Летняй парой прыедзе да яго — тут жа адраўляецца ў бакоўку, налівае місачку залатога, пахлага, салодкага меду.

І ў канцы верша ўсё той жа вобраз вясені, праўда, з большай журботай: «А сама, замкнешся ў лядоўні, лета ў стагі пакаляўшы спяць...»

На Палесці вясень... Гусі белыя Выскілі мядовую траву. І вятры ад сіжых ашалелыя, То журботна плачучы, То равуць.

На хвалі

Мехнавінаў ад «Беларусі»

Новы сезон радыёстанцыя «Беларусь», якая працуе над фарміраваннем іміджу краіны ў свеце без п'яці гадоў паўстагоддзя, пачала ў поўнай боегатоўнасці.

Паводле слоў кіраўніка радыёстанцыі Навума Гальпяровіча, этап станаўлення завершаны, і «нарэшце сфарміравана паўнацэнная радыёканал». Зараз галасы «Беларусі» на кароткіх і сярэдніх хвалях можна слухаць больш як у 20 краінах Еўропы, а праз Інтэрнэт, дзе аб'ём вяршанна складае 10 гадзін на англійскай мове, — ва ўсім свеце.

Напрыклад, для польскамоўных слухачоў дабавіліся культуралагічныя і публіцыстычныя праграмы — у прыватнасці, арганізаваны мастацкі чытанні пэмы Якуба Коласа «Новая зямля» ў перакладзе Чослава Сенахо.

На беларускай мове пачалі выходзіць праграмы «Турысту на заметку», «Славуці імёны Беларусі», прысвечаныя нацыянальнай кухні «Сакрэты гаспадыні», пазнавальны праект для дзяцей «Карагод».

На рускай мове выходзіць у эфір «Автастрада», якая ў Беларусі і памежжы прымаецца таксама ў FM-дыяпазоне і знаёміць аўтамабілістаў з усімі інфармацыяй, якая можа быць ім цікавай і карыснай.

Змянілася і форма падачы інфармацыі — зараз у эфір ідуць гадзінныя блокі праграм, якія спалучаюцца ў так званыя «бясшумныя радыё». Гэтакаса медуца перамовай з Міністэрствам сувязі Беларусі аб аtryнманні новых частотаў.

Дарэчы, многія беларускія казі, якія гукаць у «Карагодзе», уключаюцца з замежнымі дыяспарамі ў праграму навучання дзяцей.

Змянілася і форма падачы інфармацыі — зараз у эфір ідуць гадзінныя блокі праграм, якія спалучаюцца ў так званыя «бясшумныя радыё».

Гэтакаса медуца перамовай з Міністэрствам сувязі Беларусі аб аtryнманні новых частотаў.

Дарэчы, многія беларускія казі, якія гукаць у «Карагодзе», уключаюцца з замежнымі дыяспарамі ў праграму навучання дзяцей.

Змянілася і форма падачы інфармацыі — зараз у эфір ідуць гадзінныя блокі праграм, якія спалучаюцца ў так званыя «бясшумныя радыё».

Гэтакаса медуца перамовай з Міністэрствам сувязі Беларусі аб аtryнманні новых частотаў.

Дарэчы, многія беларускія казі, якія гукаць у «Карагодзе», уключаюцца з замежнымі дыяспарамі ў праграму навучання дзяцей.

Змянілася і форма падачы інфармацыі — зараз у эфір ідуць гадзінныя блокі праграм, якія спалучаюцца ў так званыя «бясшумныя радыё».

Гэтакаса медуца перамовай з Міністэрствам сувязі Беларусі аб аtryнманні новых частотаў.

Дарэчы, многія беларускія казі, якія гукаць у «Карагодзе», уключаюцца з замежнымі дыяспарамі ў праграму навучання дзяцей.

Змянілася і форма падачы інфармацыі — зараз у эфір ідуць гадзінныя блокі праграм, якія спалучаюцца ў так званыя «бясшумныя радыё».

Гэтакаса медуца перамовай з Міністэрствам сувязі Беларусі аб аtryнманні новых частотаў.

Дарэчы, многія беларускія казі, якія гукаць у «Карагодзе», уключаюцца з замежнымі дыяспарамі ў праграму навучання дзяцей.

Змянілася і форма падачы інфармацыі — зараз у эфір ідуць гадзінныя блокі праграм, якія спалучаюцца ў так званыя «бясшумныя радыё».

Гэтакаса медуца перамовай з Міністэрствам сувязі Беларусі аб аtryнманні новых частотаў.

МЁД

І ў канцы верша ўсё той жа вобраз вясені, праўда, з большай журботай: «А сама, замкнешся ў лядоўні, лета ў стагі пакаляўшы спяць...»

ПА СТАРАЖЫТНЫХ ДАРОГАХ СЛАВЯН

запрашае павандраваць у сваёй кнізе «Славянскі светанак» польскі пісьменнік Рышард Курільчык

Пра Рышарда Курільчыка ў Польшчы кажуць, што ён з'яўляецца чалавекам адразу ў трох асобах.

Па-першае, ён — інжынер-канструктар па адукацыі. Спецыяліст у будаўніцтве волькіх электрастанцый, у тым ліку атамных. Па-другое, ён — знавы польскіх палітык, дзяржаўны дзеяч, працаваў на розных высокіх пасадах, у тым ліку ваюводам Слупскім і Паморскім, намеснікам міністра ў Варшаве.

Па-трэцяе, Рышард Курільчык — вядомы не толькі ў Польшчы пісьменнік, аўтар невялікіх гістарычных раманаў і аповесцяў, якія ў сісцільнай форме ахопліваюць вялізныя часавыя і тэрытарыяльныя абшары гісторыі.

А нарэшце Рышард Курільчык у 1945 годзе ў в. Дзедзіна на нашай Браслаўшчыне. Яго і жартам, і ўсур'ез называюць ў Польшчы аплошым з магікам і славянскіх знамёнаў.

Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў. Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў. Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў.

Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў. Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў. Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў.

Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў. Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў. Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў.

Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў. Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў. Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў.

Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў. Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў. Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў.

Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў. Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў. Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў.

Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў. Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў. Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў.

Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў. Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў. Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў.

Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў. Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў. Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў.

Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў. Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў. Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў.

Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў. Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў. Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў.

Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў. Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў. Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў.

Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў. Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў. Гэтаксама палітыка і славянскіх знамёнаў.

пешта мацнейшае таксама на мёдзе — паважаю. Сам жа мёд у яго першапачатковым выглядзе ўжываю рэдкі.

У рускай літаратуры пра XVI, XVII і іншыя стагоддзі вельмі часта ўжываецца слова збіцень. У Аляксея Талстога: «Мы — збіценьчыкі. Ды цяпер збітню мала сталі піць.

Увогуле, наколькі помню часы свайго дзяцінства, юнацтва — вясельны стол быў зусім іншым. Ніякіх жа крамных каўбас ці «нарэзак», які цяпер гавораць, на ім не магло і быць.

Адзін з маіх сяброў не есць мёду. Зусім на дух не пераносіць. У дзяцінстве, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду.

Але ж і аднаго з маіх сяброў не есць мёду. Зусім на дух не пераносіць. У дзяцінстве, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду.

Але ж і аднаго з маіх сяброў не есць мёду. Зусім на дух не пераносіць. У дзяцінстве, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду.

Але ж і аднаго з маіх сяброў не есць мёду. Зусім на дух не пераносіць. У дзяцінстве, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду.

Але ж і аднаго з маіх сяброў не есць мёду. Зусім на дух не пераносіць. У дзяцінстве, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду.

Але ж і аднаго з маіх сяброў не есць мёду. Зусім на дух не пераносіць. У дзяцінстве, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду.

Але ж і аднаго з маіх сяброў не есць мёду. Зусім на дух не пераносіць. У дзяцінстве, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду.

Але ж і аднаго з маіх сяброў не есць мёду. Зусім на дух не пераносіць. У дзяцінстве, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду.

Але ж і аднаго з маіх сяброў не есць мёду. Зусім на дух не пераносіць. У дзяцінстве, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду.

Але ж і аднаго з маіх сяброў не есць мёду. Зусім на дух не пераносіць. У дзяцінстве, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду.

Але ж і аднаго з маіх сяброў не есць мёду. Зусім на дух не пераносіць. У дзяцінстве, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду.

Але ж і аднаго з маіх сяброў не есць мёду. Зусім на дух не пераносіць. У дзяцінстве, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду.

Але ж і аднаго з маіх сяброў не есць мёду. Зусім на дух не пераносіць. У дзяцінстве, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду.

Але ж і аднаго з маіх сяброў не есць мёду. Зусім на дух не пераносіць. У дзяцінстве, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду.

Але ж і аднаго з маіх сяброў не есць мёду. Зусім на дух не пераносіць. У дзяцінстве, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду.

Але ж і аднаго з маіх сяброў не есць мёду. Зусім на дух не пераносіць. У дзяцінстве, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду.

Але ж і аднаго з маіх сяброў не есць мёду. Зусім на дух не пераносіць. У дзяцінстве, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду.

Але ж і аднаго з маіх сяброў не есць мёду. Зусім на дух не пераносіць. У дзяцінстве, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду.

Але ж і аднаго з маіх сяброў не есць мёду. Зусім на дух не пераносіць. У дзяцінстве, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду.

Але ж і аднаго з маіх сяброў не есць мёду. Зусім на дух не пераносіць. У дзяцінстве, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду.

Але ж і аднаго з маіх сяброў не есць мёду. Зусім на дух не пераносіць. У дзяцінстве, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду.

Але ж і аднаго з маіх сяброў не есць мёду. Зусім на дух не пераносіць. У дзяцінстве, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду.

Але ж і аднаго з маіх сяброў не есць мёду. Зусім на дух не пераносіць. У дзяцінстве, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду.

Але ж і аднаго з маіх сяброў не есць мёду. Зусім на дух не пераносіць. У дзяцінстве, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду.

Але ж і аднаго з маіх сяброў не есць мёду. Зусім на дух не пераносіць. У дзяцінстве, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду.

Але ж і аднаго з маіх сяброў не есць мёду. Зусім на дух не пераносіць. У дзяцінстве, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду.

Але ж і аднаго з маіх сяброў не есць мёду. Зусім на дух не пераносіць. У дзяцінстве, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду.

Але ж і аднаго з маіх сяброў не есць мёду. Зусім на дух не пераносіць. У дзяцінстве, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду.

Але ж і аднаго з маіх сяброў не есць мёду. Зусім на дух не пераносіць. У дзяцінстве, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду.

Але ж і аднаго з маіх сяброў не есць мёду. Зусім на дух не пераносіць. У дзяцінстве, гасцючы на вёсцы ў бабці, апару ў кладуцы ладную карчугу меду.

пашля і песні, і скокі — сапраўднае свята. Першую ж чарку падымае гаспадар ляснога гчалніка:



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Вышэй ужо сказана: нарыхтавалі 47 тыс. кубаметраў драўніны на лесасеках галоўнага карыстання. Да гэтага трэба дадаць яшчэ 54 тыс. кубаметраў, якія атрымалі ад высекач дэкладу лесу. У цэлым аб'ёмы вельмі значныя. Да таго ж на высекач дэкладу, як правіла, бярэцца танкамерная, дробнатарна-варная драўніна. Гэты танкамер, аднак, добра запатрабаваны за межамі пакупнікамі, да іх ён і пайшоў. І цана на яго была добрая. Летась у лясгасе заробілі на экспорце 1 млн 78 тыс. долараў, сёлета за 8 месяцаў — ужо 1 млн 250 тыс. Дзяля экспарту ў агульных лясанарыхтоўчых дасягае 31 працэнт, экспартныя пастаўкі ажыццяўляюцца ў Польшчу, Фінляндыю, краіны Прыбалтыкі.

У лясгасе адсутнічае прамысловая лесавяпрацоўка. Як падкрэсліваў Мікалай Усеня, галоўная мэта ўсёй дзейнасці калектыву — у ахове і абароне лесу, а таксама ў хуткім аднаўленні лясных запасаў пасля тых нарыхтоўчых драўніны. Праўда, цяпер у лясгасе садзіць лесу не так шмат, як раней (напрыклад, сёлета пасадзілі 245 га). Затое тут цяпер маюць шмат маладых пасадкаў, якія патрабуюць асаблівага догляду. Адна з важных задач, на якія нацэляваецца калектыву — расшырэнне пасадкаў дрэў цвёрдаліставых парод — дуба, клёна, ясеня. І сёлета пасадзілі 45 га. Аднак пры гэтым у лясгасе адзначаюць: не вельмі добра адчуваюць сябе гэтыя дрэвы на крупскай зямлі, і тут імкнуча знайсці ім частковую замену. У прыватнасці, ухі зроблены на лістоўніцы еўрапейскай, якую пачалі вырошчваць у гадавальніку лясгасе. Пры правільным доглядзе яна хутка расце і назапашвае багаты запас драўніны — 400–500 кубаметраў на адным гектары, у той час як прывычаныя для нашых лясцоў хвоя накоплівае гэтага запасаў у аб'ёме 220–250 куб. Варты тут жа ўдзельніцтва: лістоўніца з'явілася ў крупскай лясцы яшчэ больш за сто гадоў таму — у Абуцкім лясніцтве, на былой панскай сядзібе. І цяпер гэтыя дрэвы тут растуць, з іх і сабралі насенне для сваёй гадавальніку крупскай лесаводы. І яшчэ адзін штурх у бялагічны асабліваці крупскай лясцы, калі зайшла пра гэта гаворка: як расказалі ў лясгасе, у ім прыжылася таксама каральская бяроза, якую на сучасным рынку прадаюць не кубаметрамі, а кілаграмамі, і якая, натуральна, вельмі шмат каштуе. Праўда, каральская бяроза для крупскай лесаводы, хутчэй, нясе ў сабе свайго роду бялагічную цікавасць, і не больш. Тым не менш яе арэал тут таксама збіраюцца пашырыць.

Для большасці крупскай лясцы вызначаны асабліва ашчадны рэжым карыстання. Звязана гэта ў асноўным з тым, што на тэрыторыі лясгасе размешчаны абшчыны заказнікі. Што мае на ўвазе гэты рэжым? Ён абмяжоўвае сучальныя лесасекі, і тут большай част-

кай вядуцца выбарачныя і да таго падобныя высекі, пры гэтым работнікі лясгасе імкнуча максімальна захаваць так званы падрост — добрымі і жыццяздольнымі. Гэта патрабуе надзвычайнай акуртанасці падчас высечак, амаль ювельнага майстэрства лесарубаў. Затое потым, пры добрым захаванні падросці, на 15–25 гадоў раней, чым пры штурхных пасадках, фарміруюцца нармальныя дрэвастой і, значыць, на гэты ж перыяд часу змяняецца абарот высечкі. Падобныя метады лесаводы часта называюць метадамі натуральнага лесаўзнаўлення. І такія метады, мае 17 кіламетраў берагавой лініі. І вось ніякіх у выхадных дні 1000 чалавек заеддуць на Сяляву (а яны заеддуць), і ніякай кожны возьме з сабой усяго адну пластыкавую бутэльку нейкага напой (і возьмуць) і пакіне потым гэтую бутэльку ў лесе (і вельмі многія пакінуць) — што пасля гэтага будзе уяўляць наш прыгожы лес? Дарэчы, у нас ёсць спецыяльная абсталяваная месца для адпачынку, стаяць кантэйнеры для смецця... І вось ужо ў панядзелак нашы леснікі павінны кожную з гэтых бутэлек падбраць, але спачатку — знайсці. А яшчэ лес наведваюць агляднікі, грыбнікі, многія з якіх таксама пакінуць у лесе пасля сябе тую ж пластыкавую бутэльку...

Возера Сялява... З яго можна вядуць лінію, гэта сапраўды жамчужына; у ім вадзіцца вельмі рэдкая і цікавая рыба рапушка; яго многія любяць наведваць. Дык вось, гэтае возера такое з-за таго, што яго акаліе тая жа запаветны лес, які выконвае водаахоўную функцыю. Будзе ў парадку лес — будзе ў парадку і возера.

Нашы людзі вельмі бурна адпачываюць. А пасля мы і маем тое, што маем. У сумным выглядзе спецыяльныя месцы для адпачынку, альтанкі, якія змайстраваны рукамі нашых жа леснікоў. Пасля такіх адпачынацкіх сіламі лясной аховы, леснікоў тонамі і кубамі вывозіцца смецце. Але ж гэтага яны не павінны рабіць, яны ў першую чаргу павінны займацца аховай лесу. Але каб яны не выконвалі гэтую не ўласціваю для іх работу, парадку ў лесе не было б ніколі. Між іншым, нас абшчыні сёлета лясныя пахары. Дзякуючы ім жа, леснікам, нашай лясной ахове.

Яшчэ раз падкрэслім: вельмі багата бачыць работнікам Крупскага і ўсіх іншых лясгасеў, такія адносіны да лесу нашых многіх грамадзян ды і гаспадарнікаў, якія могуць вываліць машыну смецця пад любы куст. І сапраўды, давайце азірнемся: які бываюць засмечаны нашы лясцы, асабліва ўздоўж аўтамабільных трас, як нярэдка бескультурна паводзіцца сябе ў лесе многія з нас. А можа, яшчэ трэба навесці належны парадок у нашых душах, у нашых паводзінах? Дарэчы, менавіта такія думкі гукалі падчас крупскай сустрэчы.

І ўсё ж закончым гэту тэму на больш аптымістычнай ноте. Ужо зразумела, што экалагічная культура многіх нашых людзей, так бы мовіць, вельмі калывае. А яе, гэту культуру, адпаведныя пакуці ч-

яна ўдзельнічае ў спароніцтвах лесарубаў — у яго ў вобласці, так і ў рэспубліцы... А ўвогуле, не хацелі бы вылучаць нікога з нашага калектыву, нельга гэтага рабіць. Адначасна: вельмі моцны, працаздольны ў нас калектыв. Сяродні ўзрост людзей — 35 гадоў, з леснікоў 4 чалавекі маюць вышэйшую адукацыю. Дарэчы, сярод леснікоў — адна жанчына...

І памочнікам ляснічага, і ляснічым, і галоўным ляснічым працаваў у Крупскім лясгасе Мікалай Усеня. Сам ён родам са Старадарожчына, дзе ў вёсцы, як ён кажа, амаль адны Усені, а вось палюбіў крупскай мясціны, прыжыўся тут грунтоўна. Дырэктар лясгасе, безумоўна, адказвае за ўсе справы ў сваёй ісправі. Разам з тым Мікалай Усеня вылучае адну, ключавую, задану, а таксама насаці, ужо агучана вышэй: «Навядзенне парадку ў лесе, добрага парадку на нашай зямлі — гэта наша святая справа».

Шмат чаго цікавага могуць расказаць аб крупскай мясцінах, пра тое, што хавае пад сваім покрывам крупскі лес, Людміла Жызнеўская і адзін з самых маладых у лясной гаспадарцы рэспублікі галоўных ляснічых Анатоля Бульбачу, якія былі нашымі гідамі па лясгасе. Напрыклад, пра тайну аднаго з мясцовых азёраў — возера Стаяча, у якім, паводле расказаў, французскі імператар Напалеон, калі ратаваўся ўцёкамі з Расіі, як быццам утапіў залатую кашулю ў гэтым азёры, а ўсё з-за таго, як мрыюць мясцовыя жыхары, што возера мае двойную дно. Карцей кажуць, такія вось загадкі. І, можа, няма ў гэтым возеры нічога. Але вось вада з яго, як паказваюць пробы, утрымлівае золата і мае гаючыя якасці. Увогуле, як яшчэ расказвалі нашы гіды па лясгасе, праз крупскай лясцы праходзіць некалі кацярынінскі шлях, і быццам бы ўздоўж гэтага шляху нешта схавана або згублена. Словам, і ўздоўж яго шукаюць. Дарэчы, калі мець на ўвазе ўсё гэта, улічваць іншыя асабліваці крупскай мясціны, а таксама мець на ўвазе планы Людмілы Жызнеўскай па арганізацыі праз крупскай лясцы турыстычных маршрутаў, то гэту задумку можна лічыць вельмі рэальнай. Турысты з'яўляцца абавязкова.

Гэта, нагадаем, гаварыла Людміла Жызнеўская, раней — лесавод лясгасе, а цяпер — намеснік дырэктара лясгасе па ідэалагічнай рабоце.

Аднак, на вялікі жаль, ад работніка Крупскага лясгасе, да і іншых лесаводу рэспублікі, можна пакуці і другія словы, якія яны вымаўляюць з неманым душэўным болем. Гэта словы пра нашым нярэдка варварскія паводзіны ў лесе, інакш не скажаш, і тут ужо зусім іншая тэма размовы.

Любім бурна адпачываць... Сучасны аўтаматрызаваны грамадзянін вельмі лёгка можа дабрацца да любога запаветнага кутка прыроды. І дабіраецца. І, увогуле, нікога дрэннага ў гэтым няма. Але што застаецца пасля гэтых наведванняў лесу? Вось што гаворыць ляснічы Сяляўскага лясніцтва Анатоля Кукушкін:

— У нас, як вядома, асабліва ахоўная зона, побач жа сапраўдная жамчужына Крупшчыні і Мінскай вобласці. І вельмі многія імкнуча да гэтай жамчужыны. А навокал прыгожы запаветны лес, які

для вырошчвання пасадачнага матэрыялу, прытым у цяплицы вырошчаюцца для навіннага азелянення нашых гарадоў і пасёлкаў 25 відаў дэкартаўных драўна-кустарнікавых парод — елка блакітная, ядловец казацкі, кіпарысавік, туя, вербы, барбарыс, ружа, ціс яядны і г.д.; гадавальнік плошчай 10 га. На тэрыторыі лясгасе знаходзяцца 4 заказнікі: дзяржаўны ландшафтны заказнік «Сялява» са знакамітым возерам Сялява, дзяржаўны журавінны заказнік «Дзянісавіцкі»; дзяржаўны ландшафтны заказнік «Чарнявіцкі» і батанічны заказнік «Бры-

шча». У заказніках растуць рэдкія віды раслін — дзерава-баранец звычайная, арніка горная, любка двухліставая, наперсткаўка і інш. У прыватнасці, флора заказніка «Сялява» налічвае 362 віды раслін, флора заказніка «Брышча» — 216 відаў.

Крупскі лясгас — адзін з найбольш стабільна працуючых калектываў раёна. Па выніках першага квартала ён прызнаны лепшым сярод лясгасеў у рэспубліцы, па выніках паўгоддзя — другім у рэспубліцы і лепшым у Мінскай вытворчым лясгасе-дарчым аб'яднанні.

Але пазнаёмімся яшчэ з адным прадстаўніком лясной прафесіі — ляснічым Ухвальскага лясніцтва Дзмітрыем Алексеевічам. Ён, як і многія ў лясгасе, — малады работнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам гавораць тут. І гэты гонар за сваю нялёгкую лясную справу аб'ядноўвае людзей, вымушае іх яшчэ больш ботнік. А вось лясніцтва ў яго — сталае: 110 гадоў не так даўно ад-

ля 40 працоўных дынастый. «Мы — лесаводы», — з гонарам

ПЯТНІЦА, 21 ВЕРАСНЯ

5.50, 16.45 Серыял «Права на ішчасце»... 6.40, 1.05 Дзень спорту... 6.50 Слова Мітрапаліта Філарэта на свята Раства... 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 0.40 Навіны... 7.05, 9.05 Прас-агляд... 7.10, 8.10 Добрай раніцы, Беларусь... 7.25, 8.25, 11.50 Дзелавое жыццё... 7.45, 8.45, 19.35 Зона Х... 8.20 Гагем разам!... 9.10, 19.55 Серыял «Малыды Ваўдакы»... 10.00 Сфера інтарэсаў... 10.25, 17.45 Серыял «Кажанне як каханне»... 11.25 Дак. серыял «Архітэктурныя шэдэўры»... 12.15 Меладрама «Прыкаваны»... 14.10 Гадына суда. Справы сямейныя... 15.15, 19.25 Навіны рэгіёна... 15.30 Мультифільм... 15.40, 2.05 Серыял «Камедыйныя катэксты»... 21.00 Панарама... 21.40 «Віва, Еўрабачанне!»... Канцэрт... 0.10 Фігуры... 1.15 Вось дык шоу!

СУБОТА, 22 ВЕРАСНЯ

6.30 КомпаС... 7.00 Брытва Акама... 7.25 Іонас... 7.50 Добрай раніцы, Беларусь... 9.00, 15.00, 19.00 Навіны... 9.05 Здароўе... 9.45 Серыял «Сям'я»... 10.15 Ранішня хваля... 10.55 ХР Рэспубліканскі фестываль кіраўца прафесійнага вёскі «Дажынкi-2007» (г. Рэчыца)... 13.05 «Абрад «Дажынкi-Захынкi». Дак. фільм... 13.15 Тайны смак... 13.50 Шпілка... 14.25 Мужчынскі характар... 15.10 Навіны рэгіёна... 15.30 Парламент у асобах... 15.55 Славянскі базар у Віцебску-2007... 16.50 Зона Ікс... 17.10 Вакол планеты... 18.00 «Ваша латэка»... 19.10 Камедыя «Агент 117»... 21.00 Панарама... 21.40 Трылер «Чорная ардыя»... 23.55 Музычны плей-оф... 0.50 Легенды сусветнага року... 7.00 «Суботняя раніца»... 8.00, 9.00, 16.00, 20.30, 3.00 Навіны навіны... 9.05 Серыял «Сябры»... 9.40 «Здароўе»... 10.25 «Смак»... 11.00 Мультисерыял «Фрад пярэньні чалавек»... 11.10 «Зачараванне хатніх гадаванцаў». Дак. серыял... 11.40 Камедыя «Стары знаёмы»... 13.10 «Тэлечасопіс «Саюз»... 13.40 Маст. фільм «Не было клопату»... 14.55 «Дом, які пабудаван Марк Захарав»... 15.35 Маст. фільм «Жыццё адно»... 16.10, 21.00, 3.20 Навіны спорту... 17.45 «Клуб вясёлых і знаходлівых». Вышэйшая ліга. Летні кубак... 20.00 Вялікая палітыка.

1.40 «Па поўнай праграме»... 2.20 «Уцёкі». Серыял.

Нью-Йорк, 1939 год... Маладой журналістцы становіцца вядома, што вучыцца з сусветным імем пачынаюць бясспядна знікаць пры загадкавых абставінах... 3.25 Драма «Мой асабісты штат Айдаха»... 5.15 Дэзактывы... 5.45 Поле цудаў... 6.30 «Прасторы жывая і мёртвая». Дак. фільм... 7.00 Ранішня падзардак... 8.00, 17.30 Серыял «Беліда»... 8.50 Дак. фільм «Апошнія дні чалавек-легенды. Эдзіт Піаф»... 10.40 Ядзя дома... 10.10 У гэты дзень... 10.15 Меладрама «Вялікія гонкі»... 11.55, 18.30 Серыял «Расплата за грахі»... 12.45 Анекдот. LAD... 13.05, 21.45 Серыял «Свай алімпійская гісторыя»... 14.00 «Алімпійская гісторыя»... 14.55 «Спорт, спорт, спорт...»... 15.25 Дак. серыял «Палаўніцкая адысея»... 15.55 Мультисерыял «Добрай раніцы, Мікі Маўсі!»... 16.30 Серыял «Школа першых ракетак»... 16.50 Усё пра баскету... 19.35 Беларускае часінак... 20.40 Кальханка... 21.00 Права чалавек... 21.15 «Цудоўная сямёрка»... Эпізод першы... 22.45 Мастацкая гімнастыка... Чэмпіянат свету... 0.10 Трылер «Кашмары»... 6.05, 17.20 «Міншчына»... 6.15, 7.40 «3 чат пачынаецца раніца»... 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны»... 8.40 «Аўтапанарама»... 9.00 «Салдаты 7». Серыял. Заключная серыя... 10.00 «Сталкер»... 10.40 «Тэма дня»... 10.45 «Наша справа»... 11.30, 18.25 «За усё табе дзякуюць»... 12.00 «Гульня без правілаў»... 13.00 «Асабісты інтарэс»... 13.50 Маст. фільм «Госця з будучыні»... 14.55 «Нішпаланеяне»... 15.15 «Надзвычайныя гісторыі»... 16.00 «Ёсць кантакт»... 16.50 «Бабскі бунт»... 17.30 «Званая вясцера»... 20.05 «СТБ-спорт»... 20.15 «Добры вечар, малыш»... 20.30 Камедыя «Горш не бывае»... 22.55 «Відзьма-нявідзьма»... 23.10 «Бла-бла-шоу»... 0.10 Баявік «Амбержаванію не падлягае»... 7.00 Добрай раніцы, Расія!... 9.10 «Мой сярэбраны шар. Вера Марэцкая»... 10.00 Серыял «Юліянія Раманава. Следства вядзе дыктант»... Заключная серыя... 10.45, 13.45, 16.45 Вест-... 7.30 Праваслаўная энцыклапедыя... 8.00 «Жывая прырода»... 8.05 «Песня пустыні»... 8.45 «Гісторыя дзяржавы Расійскай»... 8.55 Фільм-казка «Ілля Муромец»... 10.30, 13.30, 16.30, 22.20 Падазе... 10.50 «Рэпартаж»... 11.05 «Сто пытанняў даросламу»... 11.50 Лінія абароны... 12.40 Гарадскі сход... 13.50 Фільм «Два міністры ў адной спальні»... 14.35 Дэзактыў «Без тэрміну даўніны»... 16.45 Пятроўка, 38... 17.00 «Гарачыя кропкі халоднай вайны»... «На краі Украіны»... 18.00 «Чыста англійскае забойства»... Серыял... 20.00 «Пастырскімі»... 21.10 «Народ хоча ведаць»... Ток-шоў... 22.40 «Карты, грошы, два ствалы»... Маст. фільм... 0.50 «Шанхайскія рыцары»... Маст. фільм... 3.05 «Вока». Трылер... 7.00 Мотагоні... 9.45, 20.00 «Еurosport Buzz»... 11.15 Тэніс. Турнір WTA... 12.00, 15.00 Футбол. Кубак свету ў Кітаі, Жанчыны... 1.50 «Мікс-Файт M-1. Баі без правілаў»... 4.20 Маст. фільм «Мы — вашы дзеці»... 7.00 АБВГДэйка... 7.00 «Суботнік»... 12.15 «Суботнік»... 13.00 «Вакол свету»... 14.20 Дэзактыў «Следствам устаноўлена»... 16.00 «Нацыянальны інтарэс»... 16.50 «Страсці па дыяце»... 17.40 «Танцы на лёдзе. Ваш выбар»... 18.05 «Суботні вечар»... 20.15 «Рэвізор»... 20.45 Камедыя «Вялікае каханне»... 22.45 Маст. фільм «Матрыца: перазагрузка»... 4.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння... 8.15 Серыял «Легенда пра чорнага рыцара»... 9.05 «Агляд»... 9.30 «Без рэцэпта»... 10.00 «Галоўная дарога»... 10.30 «Вядомы рускую»... 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці»... 11.55 «Кватэрнае пытанне»... 12.00 Любімыя акцёры... 14.00 Студыя 60x90... 14.10 Казахстан: старонкі гісторыі... 16.00 Андакашнікі... 18.00 Маст. фільм «Вышэйшая ліга 2»... 20.15 «Руская эскадра»... 21.00 Маст. фільм «Расплата, якая зацігнулася»... 0.00 Серыял «Халодная кроў»... 9.00 «Сад і агарод»... 9.05, 21.00, 23.30 «Метазапрагнос»... 23.15 Мастацкая гімнастыка... Чэмпіянат свету... 0.45 Валейбол. Чэмпіянат Еўропы... 7.05 «Ваенная таіна»... 7.45 «Анафас»... 8.00 «Прыгоды кенгурянт»... Мультисерыял... 8.25 Маст. фільм «Лютучая мыш»... 9.40 «Наш дом»... 10.05 «Далёкія сваякі»... 10.30 «Мінік і мічане»... 11.00 «Фантастычныя гісторыі»... 11.50 «Салдаты 3». Серыял... 13.45 Маст. фільм «Прыгоды Шэрлака Холмса і доктара Ватсана»: «Скарбы Агры»... 15.05 «Народжэння ў СССР»... 15.50 «Дэзактыўныя гісторыі»... 16.40 «Лёсу свайго гаспадыня»... 17.10 «Відзьма-нявідзьма»... 17.45 «Наша справа»... 17.55 «Неверагодныя гісторыі»... 18.25 «Рэтраманія»... 19.30 «24 гадзіны»... 20.00 «СТБ-спорт»... 20.10 Драма «Бронкская гісторыя»... 20.20 «Вуліца Гогаля»... 23.10 «Разам»... 7.00, 11.00, 14.00, 20.00 Весткі... 7.10 Добрай раніцы, Расія!... 8.15 Фітыль... 9.00 «Ваенная праграма»... 9.20 «Студыя «Здароўе»... 9.55 Ранішня пошта... 10.25 Гародок... 11.10 Мясцовы час. Весткі — Масква... 11.20 «Кінескоп» з Пятром

ФІЛЬМ ДНЯ

РАСІЯ 23.10 «ЭЛЕМЕНТАРНЫЯ ЧАСЦІЦЫ» (GERMANIA, 2006 г.)... Узагароды: прыз Берлінскага КФ (2006 г.)... Бруно і Міхаэль — зводныя браты. Іх маці, якая хіпуе, шкавалі толькі сэксуальныя задавальненні, што пасля адбілася на жыцці сыноў. Мікрабіёлаг Міхаэль, які марчыць вывесці новую расу людзей-андроідаў, знаець лепш узраўнацца з генамі, чым з жанчынамі, а Бруно паспяхова «касвоўе» бардзілі... Рэжысёр — Оскар Ролер. У ролях: Морыс Бляйтэр, Крцісян Ульмен, Марціна Гедэк, Франка Патэнэ, Ніна Хос, Усе Оксенкінд, Карына Харфух, Ульрыке Крынер... 7.00 Добрай раніцы, Расія!... 9.10 «Мой сярэбраны шар. Вера Марэцкая»... 10.00 Серыял «Юліянія Раманава. Следства вядзе дыктант»... Заключная серыя... 10.45, 13.45, 16.45 Вест-... 7.30 Праваслаўная энцыклапедыя... 8.00 «Жывая прырода»... 8.05 «Песня пустыні»... 8.45 «Гісторыя дзяржавы Расійскай»... 8.55 Фільм-казка «Ілля Муромец»... 10.30, 13.30, 16.30, 22.20 Падазе... 10.50 «Рэпартаж»... 11.05 «Сто пытанняў даросламу»... 11.50 Лінія абароны... 12.40 Гарадскі сход... 13.50 Фільм «Два міністры ў адной спальні»... 14.35 Дэзактыў «Без тэрміну даўніны»... 16.45 Пятроўка, 38... 17.00 «Гарачыя кропкі халоднай вайны»... «На краі Украіны»... 18.00 «Чыста англійскае забойства»... Серыял... 20.00 «Пастырскімі»... 21.10 «Народ хоча ведаць»... Ток-шоў... 22.40 «Карты, грошы, два ствалы»... Маст. фільм... 0.50 «Шанхайскія рыцары»... Маст. фільм... 3.05 «Вока». Трылер... 7.00 Мотагоні... 9.45, 20.00 «Еurosport Buzz»... 11.15 Тэніс. Турнір WTA... 12.00, 15.00 Футбол. Кубак свету ў Кітаі, Жанчыны... 1.50 «Мікс-Файт M-1. Баі без правілаў»... 4.20 Маст. фільм «Мы — вашы дзеці»... 7.00 АБВГДэйка... 7.00 «Суботнік»... 12.15 «Суботнік»... 13.00 «Вакол свету»... 14.20 Дэзактыў «Следствам устаноўлена»... 16.00 «Нацыянальны інтарэс»... 16.50 «Страсці па дыяце»... 17.40 «Танцы на лёдзе. Ваш выбар»... 18.05 «Суботні вечар»... 20.15 «Рэвізор»... 20.45 Камедыя «Вялікае каханне»... 22.45 Маст. фільм «Матрыца: перазагрузка»... 4.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння... 8.15 Серыял «Легенда пра чорнага рыцара»... 9.05 «Агляд»... 9.30 «Без рэцэпта»... 10.00 «Галоўная дарога»... 10.30 «Вядомы рускую»... 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці»... 11.55 «Кватэрнае пытанне»... 12.00 Любімыя акцёры... 14.00 Студыя 60x90... 14.10 Казахстан: старонкі гісторыі... 16.00 Андакашнікі... 18.00 Маст. фільм «Вышэйшая ліга 2»... 20.15 «Руская эскадра»... 21.00 Маст. фільм «Расплата, якая зацігнулася»... 0.00 Серыял «Халодная кроў»... 9.00 «Сад і агарод»... 9.05, 21.00, 23.30 «Метазапрагнос»... 23.15 Мастацкая гімнастыка... Чэмпіянат свету... 0.45 Валейбол. Чэмпіянат Еўропы... 7.05 «Ваенная таіна»... 7.45 «Анафас»... 8.00 «Прыгоды кенгурянт»... Мультисерыял... 8.25 Маст. фільм «Лютучая мыш»... 9.40 «Наш дом»... 10.05 «Далёкія сваякі»... 10.30 «Мінік і мічане»... 11.00 «Фантастычныя гісторыі»... 11.50 «Салдаты 3». Серыял... 13.45 Маст. фільм «Прыгоды Шэрлака Холмса і доктара Ватсана»: «Скарбы Агры»... 15.05 «Народжэння ў СССР»... 15.50 «Дэзактыўныя гісторыі»... 16.40 «Лёсу свайго гаспадыня»... 17.10 «Відзьма-нявідзьма»... 17.45 «Наша справа»... 17.55 «Неверагодныя гісторыі»... 18.25 «Рэтраманія»... 19.30 «24 гадзіны»... 20.00 «СТБ-спорт»... 20.10 Драма «Бронкская гісторыя»... 20.20 «Вуліца Гогаля»... 23.10 «Разам»... 7.00, 11.00, 14.00, 20.00 Весткі... 7.10 Добрай раніцы, Расія!... 8.15 Фітыль... 9.00 «Ваенная праграма»... 9.20 «Студыя «Здароўе»... 9.55 Ранішня пошта... 10.25 Гародок... 11.10 Мясцовы час. Весткі — Масква... 11.20 «Кінескоп» з Пятром

ФІЛЬМ ДНЯ

ПЕРШЫ 21.40 «ЧОРНАЯ АРХІДЭЯ» (ЗША—GERMANIA, 2006 г.)... Узагароды: прэмія італьянскіх кінакрытыкаў «Silver Ribbon» (2007 г.)... Двое папярэдніх, Лі і Бакі, павінны расследаваць забойства Баці-Эн Шорт па манушчы «Чорная архідэя», амбіцыйны шорк фільмаў серыі «Б». Злычынства такое жудаснае, што фатаграфіі цела былі схавааны ад шырокай публікі... Рэжысёр — Браян Дэ Пальма. У ролях: Джаш Хартнэт, Скарлет Іохансан, Хілары Суонк, Аарн Экхарт, Міа Кіршнер, Роўма МакГаўэн, Кевін Дан, Трой Эванс... 7.00 Мотагоні... 9.45, 20.00 «Еurosport Buzz»... 11.15 Тэніс. Турнір WTA... 12.00, 15.00 Футбол. Кубак свету ў Кітаі, Жанчыны... 1.50 «Мікс-Файт M-1. Баі без правілаў»... 4.20 Маст. фільм «Мы — вашы дзеці»... 7.00 АБВГДэйка... 7.00 «Суботнік»... 12.15 «Суботнік»... 13.00 «Вакол свету»... 14.20 Дэзактыў «Следствам устаноўлена»... 16.00 «Нацыянальны інтарэс»... 16.50 «Страсці па дыяце»... 17.40 «Танцы на лёдзе. Ваш выбар»... 18.05 «Суботні вечар»... 20.15 «Рэвізор»... 20.45 Камедыя «Вялікае каханне»... 22.45 Маст. фільм «Матрыца: перазагрузка»... 4.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння... 8.15 Серыял «Легенда пра чорнага рыцара»... 9.05 «Агляд»... 9.30 «Без рэцэпта»... 10.00 «Галоўная дарога»... 10.30 «Вядомы рускую»... 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці»... 11.55 «Кватэрнае пытанне»... 12.00 Любімыя акцёры... 14.00 Студыя 60x90... 14.10 Казахстан: старонкі гісторыі... 16.00 Андакашнікі... 18.00 Маст. фільм «Вышэйшая ліга 2»... 20.15 «Руская эскадра»... 21.00 Маст. фільм «Расплата, якая зацігнулася»... 0.00 Серыял «Халодная кроў»... 9.00 «Сад і агарод»... 9.05, 21.00, 23.30 «Метазапрагнос»... 23.15 Мастацкая гімнастыка... Чэмпіянат свету... 0.45 Валейбол. Чэмпіянат Еўропы... 7.05 «Ваенная таіна»... 7.45 «Анафас»... 8.00 «Прыгоды кенгурянт»... Мультисерыял... 8.25 Маст. фільм «Лютучая мыш»... 9.40 «Наш дом»... 10.05 «Далёкія сваякі»... 10.30 «Мінік і мічане»... 11.00 «Фантастычныя гісторыі»... 11.50 «Салдаты 3». Серыял... 13.45 Маст. фільм «Прыгоды Шэрлака Холмса і доктара Ватсана»: «Скарбы Агры»... 15.05 «Народжэння ў СССР»... 15.50 «Дэзактыўныя гісторыі»... 16.40 «Лёсу свайго гаспадыня»... 17.10 «Відзьма-нявідзьма»... 17.45 «Наша справа»... 17.55 «Неверагодныя гісторыі»... 18.25 «Рэтраманія»... 19.30 «24 гадзіны»... 20.00 «СТБ-спорт»... 20.10 Драма «Бронкская гісторыя»... 20.20 «Вуліца Гогаля»... 23.10 «Разам»... 7.00, 11.00, 14.00, 20.00 Весткі... 7.10 Добрай раніцы, Расія!... 8.15 Фітыль... 9.00 «Ваенная праграма»... 9.20 «Студыя «Здароўе»... 9.55 Ранішня пошта... 10.25 Гародок... 11.10 Мясцовы час. Весткі — Масква... 11.20 «Кінескоп» з Пятром

8 ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ

ЗВЯЗДА 14 верасня 2007 г. ПА ШМАТЛІКІ ПРΟΣЬБА ЧЫТАЎЧЫ МЫ ўзнавіаем публікацыю матэрыялаў, прысвечаных беларускай прыватнай геральдыцы... Яшчэ ў 1990 годзе, калі «Звязда» надрукавала артыкул пад назвай «Гонар і годнасць», гісторыя беларускай гербу выклікала вялікую цікавасць чытачоў... Збіраемся агулкаваць 100 самых вядомых, самых распаўсюджаных у Беларусі (па стане на XIX стагоддзе) прыватных гербаў (усюго іх звыш 700). І спісы іх упадаляжыць. Малюнк гербаў аўтэнтычных, выяўленыя на шляхецкіх радаводах, патэнтах, граматах і дыпломах, што захоўваюцца ў архівах Беларусі... Гэта ж тычыцца і прызвічання гербакарystalьнікаў... Некалькі слоў аб прадмеце размовы. Герб — ад нямецкага «Erbe» (спадчына). Гэта знак адрознення, якім валодаюць дзяржавы і гарады, прадпрыемствы і установы, професійныя і палітычныя аб'яднанні. І прыватныя асобы. Самымі істотнымі рысамі прыватнага герба з'яўляюцца колер шчыта (поле), форма і колер выявы на шчыце. Яны ж і самыя старажытныя элементы герба, бо шматлікія ўпрыгожаныя (шалом і карона, манты і дэвізы, дадатковыя аздобы над каронай) з'явіліся пазней... На жаль, шматвекавая традыцыя радаводаў скончылася на нашых землях у 1917 годзе пасля бальшавіцкага дэкрэта аб адмене «всех сословий». І многія сённяшнія беларусы нават не падарожжа, наколькі вядомыя ў гісторыі прызвічаны яны носяць... Што да слоў «шляхта», «шляхціч», то «Schlachte»... 5.00 Канал «Настрой»... 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падазе... 7.50, 10.15, 23.45 Пятроўка, 38... 8.00, 13.45, 18.50 «Гісторыя дзяржавы Расійскай»... 8.05 «У мірныя дні». Маст. фільм... 10.00 «Рэпартаж»... 10.50 Камедыя «Светлая асоба»... 12.30 «Справа была ў Гаўрыльшчыне». Серыял... 13.50 Небяспечная зона... 14.30 «А досвіці тут ціхія...». Серыял... 15.30 Новая «Часінак»... 16.55 Дзелавы Масква... 17.15 Нашы любімыя жывёлы... 17.50 «Гарадскі романс». Серыял... 18.55 «У цэнтры увагі»... «Бяздзятныя»... 20.05 Баявік «Шанхайскія рыцары»... 22.20 Момент ісціны... 23.15 Падазе. 25-я гадына... 0.05 Маст. фільм «Уратуі і захавай»... 3.10 «Адна справа на дваіх». Серыял... 7.00 Мотагоні... 9.45 Аўтаспорт... 10.15 Тэніс. Турнір WTA ў Кітаі... 11.15, 1.00 Футбол. Кубак УЕФА... 13.00, 18.30 Цяжка атлетыка... 15.00, 16.15, 19.00, 0.00, 2.00 Футбол... 16.00 Вось гэта дзіва!!!... 17.15 Веласпорт... 19.30 Вяславанне на байдарках і каное... 21.45 Самыя дужыя людзі планеты... 23.15 Рэстлінг... 0.30 Экстрэмальны спорт... 6.30 «Сёння раніца»... 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння... 9.05 «Наша усё»... 10.20 «Ліхія 90-я»... 10.50 «Крымінальная Расія»... 11.15 Серыял «Таксістка»... 13.25 Серыял «Оперы». Хронікі забойнага аддзела... 14.25 Серыял «Эра Стральца»... 15.20 «Асарці»... 15.35 «Агляд. Выратавальнікі»... 16.30 Серыял «Вяртанне Мухтара-2»... 18.30 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне»... 19.45 «Следства вялі...»... 20.45 «Надзвычайнае здарэнне. Расследаванне»... 21.10 Трылер «Што скрывае Лох-Нес»... 22.55 Трылер «Адзін во сем сем»... 6.30 «Свай алімпійская гісторыя»... 7.00 «Сад і агарод — плос»... 7.15, 10.55, 21.05, 23.15 «Метазапрагнос»... 7.20 Маст. фільм «Прышэццё»... 9.00 «Дом жывых гісторыяў»... 9.30 «К-віда» для дзяцей... 9.50 Серыял «Нікіта»... 10.40 «Музыка на 8-м»... 11.00 Маст. фільм «Чыста англійскае забойства»... 13.00 «Дзённы тэлечат»... 16.30 «Жыццё, поўнае радасці»... 17.00 Мультиплад... 17.10 Серыял «Прыгоды ў часе»... 17.30, 18.25 «За усё табе дзякуюць»... 19.30 «Сад і агарод»... 19.40, 21.25 «Распродаж. Навінікі. Акцыі»... 19.45 Серыял «Чынгіз-хан»... 20.45 «Вечарніца»... 21.00 «Навіны міну»... 21.10 «Каралі муай тай»... 21.30 Баявік «Чужы супраць драпежніка»... 23.20 «Начны тэлечат»... 7.00 Добрай раніцы, Расія!... 9.10 «Мой сярэбраны шар. Вера Марэцкая»... 10.00 Серыял «Юліянія Раманава. Следства вядзе дыктант»... Заключная серыя... 10.45, 13.45, 16.45 Вест-... 7.30 Праваслаўная энцыклапедыя... 8.00 «Жывая прырода»... 8.05 «Песня пустыні»... 8.45 «Гісторыя дзяржавы Расійскай»... 8.55 Фільм-казка «Ілля Муромец»... 10.30, 13.30, 16.30, 22.20 Падазе... 10.50 «Рэпартаж»... 11.05 «Сто пытанняў даросламу»... 11.50 Лінія абароны... 12.40 Гарадскі сход... 13.50 Фільм «Два міністры ў адной спальні»... 14.35 Дэзактыў «Без тэрміну даўніны»... 16.45 Пятроўка, 38... 17.00 «Гарачыя кропкі халоднай вайны»... «На краі Украіны»... 18.00 «Чыста англійскае забойства»... Серыял... 20.00 «Пастырскімі»... 21.10 «Народ хоча ведаць»... Ток-шоў... 22.40 «Карты, грошы, два ствалы»... Маст. фільм... 0.50 «Шанхайскія рыцары»... Маст. фільм... 3.05 «Вока». Трылер... 7.00 Мотагоні... 9.45, 20.00 «Еurosport Buzz»... 11.15 Тэніс. Турнір WTA... 12.00, 15.00 Футбол. Кубак свету ў Кітаі, Жанчыны... 1.50 «Мікс-Файт M-1. Баі без правілаў»... 4.20 Маст. фільм «Мы — вашы дзеці»... 7.00 АБВГДэйка... 7.00 «Суботнік»... 12.15 «Суботнік»... 13.00 «Вакол свету»... 14.20 Дэзактыў «Следствам устаноўлена»... 16.00 «Нацыянальны інтарэс»... 16.50 «Страсці па дыяце»... 17.40 «Танцы на лёдзе. Ваш выбар»... 18.05 «Суботні вечар»... 20.15 «Рэвізор»... 20.45 Камедыя «Вялікае каханне»... 22.45 Маст. фільм «Матрыца: перазагрузка»... 4.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння... 8.15 Серыял «Легенда пра чорнага рыцара»... 9.05 «Агляд»... 9.30 «Без рэцэпта»... 10.00 «Галоўная дарога»... 10.30 «Вядомы рускую»... 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці»... 11.55 «Кватэрнае пытанне»... 12.00 Любімыя акцёры... 14.00 Студыя 60x90... 14.10 Казахстан: старонкі гісторыі... 16.00 Андакашнікі... 18.00 Маст. фільм «Вышэйшая ліга 2»... 20.15 «Руская эскадра»... 21.00 Маст. фільм «Расплата, якая зацігнулася»... 0.00 Серыял «Халодная кроў»... 9.00 «Сад і агарод»... 9.05, 21.00, 23.30 «Метазапрагнос»... 23.15 Мастацкая гімнастыка... Чэмпіянат свету... 0.45 Валейбол. Чэмпіянат Еўропы... 7.05 «Ваенная таіна»... 7.45 «Анафас»... 8.00 «Прыгоды кенгурянт»... Мультисерыял... 8.25 Маст. фільм «Лютучая мыш»... 9.40 «Наш дом»... 10.05 «Далёкія сваякі»... 10.30 «Мінік і мічане»... 11.00 «Фантастычныя гісторыі»... 11.50 «Салдаты 3». Серыял... 13.45 Маст. фільм «Прыгоды Шэрлака Холмса і доктара Ватсана»: «Скарбы Агры»... 15.05 «Народжэння ў СССР»... 15.50 «Дэзактыўныя гісторыі»... 16.40 «Лёсу свайго гаспадыня»... 17.10 «Відзьма-нявідзьма»... 17.45 «Наша справа»... 17.55 «Неверагодныя гісторыі»... 18.25 «Рэтраманія»... 19.30 «24 гадзіны»... 20.00 «СТБ-спорт»... 20.10 Драма «Бронкская гісторыя»... 20.20 «Вуліца Гогаля»... 23.10 «Разам»... 7.00, 11.00, 14.00, 20.00 Весткі... 7.10 Добрай раніцы, Расія!... 8.15 Фітыль... 9.00 «Ваенная праграма»... 9.20 «Студыя «Здароўе»... 9.55 Ранішня пошта... 10.25 Гародок... 11.10 Мясцовы час. Весткі — Масква... 11.20 «Кінескоп» з Пятром

НЯДЗЕЛЯ, 23 ВЕРАСНЯ

6.10 Меладрама «Танцор дыска»... 8.30 Альманах падарожжаў... 9.00, 12.00, 15.00 Навіны... 9.10 Арсенал... 9.35 Серыял «Сям'я»... 10.10 Мультифільм... 10.30 Культурныя людзі... 11.05 Дак. серыял «Маленькі чалавек». Фільм «Хадзьба»... 12.10 Камедыя «Кубанскія казакі»... 14.15 Зорны старт. Дэзінк дзіцячага Еўрабачання... 14.30 Футбол. Часопіс Лігі чэмпіёнаў... 15.10 Навіны рэгіёна... 15.30 Час кіно... 15.55 Летняя алімпіада КВЗ... 17.45 Суперлато... 18.45 Драма «Праклён залатой кветкі»... 19.15 Зорны старт. Дэзінк дзіцячага Еўрабачання... 14.30 Футбол. Часопіс Лігі чэмпіёнаў... 15.10 Навіны рэгіёна... 15.30 Час кіно... 15.55 Летняя алімпіада КВЗ... 17.45 Суперлато... 18.45 Драма «Праклён залатой кветкі»... 19.15 Зорны старт. Дэзінк дзіцячага Еўрабачання... 14.30 Футбол. Часопіс Лігі чэмпіёнаў... 15.10 Навіны рэгіёна... 15.30 Час кіно... 15.55 Летняя алімпіада КВЗ... 17.45 Суперлато... 18.45 Драма «Праклён залатой кветкі»... 19.15 Зорны старт. Дэзінк дзіцячага Еўрабачання... 14.30 Футбол. Часопіс Лігі чэмпіёнаў... 15.10 Навіны рэгіёна... 15.30 Час кіно... 15.55 Летняя алімпіада КВЗ... 17.45 Суперлато... 18.45 Драма «Праклён залатой кветкі»... 19.15 Зорны старт. Дэзінк дзіцячага Еўрабачання... 14.30 Футбол. Часоп